

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 210 (5884) 11 верасня 1937 г., субота ЦАНА 10 КАП.

СЕННЯ У НУМАРЫ:

Передачы артыкулу: Калгасны сход.
Жалезны рыцар рэвалюцыі да 60-годдзя з дня параджэння Ф. Э. Дзержынскага.
СССР не пацерпіць піраціх дзеянняў фашысцкіх агрэсараў.
Шырэй разгортваць перадакстрычніцкае спаборніцтва.
АРТЫКУЛЫ: І. Шляфэр — Воргі ўзначальваюць раён. В. Стэльмах, В. Белкін — Стварыць тэатр, дастойны нашых дзядей.
Абмеркаванне праекта аб уладзе і правільных севазавотаў.
Германскі і італьянскі ўрады адмовіліся ад удзелу ў Міжземнаморскай канферэнцыі.
Даларэ Ібаруры аб наступленні рэспубліканцаў на Арагонскім фронце.

Тэлеграма армянскіх арганізацый у Бастоне тав. В. М. Молатова.
На франтах у Іспаніі.
Ваенныя дзеянні ў Кітаі: наступленне японскіх войск у правінцы Шансі.
Звяно самалётаў тав. Вадап'янава зрабіла пасадку на Зямлі Франца-Іосіфа.

КАЛГАСНЫ СХОД

Сталінскі статут сельскагаспадарчай арцелі гаворыць: «Справамі арцелі кіруе агульны сход членаў арцелі, а ў прамежку паміж сходамі — выбраны агульны сходы праўдзешы».

«Праўдзешы арцелі з'яўляецца выканаўчым органам арцелі і адказвае перад агульным сходам членаў арцелі за работу арцелі і за выкананне ёю абавязальстваў перад дзяржавай».

Усе пільгі кіраўніцтва арцеллю вырашае праўдзешы і агульны сход. Калгасны сход — гаспадар арцелі і яго кіраўнік. Старшыня калгаса — выканаўца воі агульнага схода калгаса.

Гэтыя важнейшыя прызначыя статута сельскагаспадарчай арцелі на многіх калгасах нашай рэспублікі апраўданы. Задольгі воргі народа, трагіцкія-бухавыя і напярэды-фашысцкія шпёны і дыверсанты, прафраншэны на кіруючыя пасады ў партыйна-савецкіх арганізацыі і зямельныя органы, усёмі спосабамі глушылі калгасную дэмакратыю, зашкілі самарытчыню.

На нішто была звешана роля калгаснага схода. Воргі народа, прафраншэны на пасады старшынь калгасаў, распараджаліся калгаснай гаспадарчай, як хацелі, ігнаравалі волю калгаснікаў, шапіралі калгасную дэмакратыю. Усе гэтыя рабыліца з глушай мотаю разбураць калгасы, грабіць праўдзешы калгаснікаў.

ЦК ВКП(б) і асабіста таварыш Сталін дапамагі працоўным Беларусі разграміць шпёны, праўдзешы на кіруючыя пасады ў рэспубліцы. Пастахова СНК СССР і ЦК ВКП(б) ад 2 жніўня вызначыла шляхі ліквідацыі шпёны і шпёны ў сельскай гаспадарцы.

Зваражанацца калгаснікам адразаць шпёны і прысядзібы ўчасткі зямлі, перадаюцца калгасам зямлі ліквідуемых саўгасаў і ляс, аднятыя шпёны і калгасу, арганізуецца новыя МТС. Калгаснікі і калгасы абмяркуюць планы рацыянальных севазавотаў, каб увесці іх у 1938 годзе. Але амаль нічога не робіцца ў галіне разгортвання калгаснай дэмакратыі, аніжніш працоўны калгаснага схода, напранага шпёныкам.

Нават цяпер ёсць намага фактаў алачанага шапірання калгаснай дэмакратыі. Вось, напрыклад, у калгасе «Комінтэрн», Бяльскага сельсавета, Пухавіцкага раёна. За ўвесь 1937 год тут, як і шпёны калгаснікі гэтага калгаса, не было ні аднаго агульнага схода, за выключэннем схода, калі праводзіліся перавыбары праўдзешы. Старшыня калгаса Шклярыч ачувае сабе дыктатарам, груба адносіцца да калгаснікаў, зашкіла самарытчыню. У калгасе творацца пільгі шпёны, але члены яго пазбавлены магчымасці пракажы іх. Нават адны нумар наешнай газеты, які з'яўшаў тут, быў сарваны.

Аб пільгім факце сігналізацыі калгаснікі з арцелі «Энергія комунізма», Бабруйскага раёна. Старшыня гэтай арцелі Шклярыч ачувае сабе тут пільгім гаспадаром, а калі хто з калгаснікаў прабуе крытыкаваць яго за шпёны ўчынкы, распараджаліся з ім. Калгаснікі патрабуюць вырашываць гэту пільку кіраўніцтва, але раіком да гэтага часу не прышоў ні дапамогу.

СХОД КОМСАМОЛЬСКАГА АКTYBA ГОР. МЕНСКА

Учора ў Вялікім зале Дома ўрада адкрыўся сход комсамольскага актыва горада Мінска разам з сакратарамі раённых, гарадскіх і акруговых камітэтаў ЛКСМБ.

Сход заслухаў заклал выканаўчага абавязкі сакратара ЦК ЛКСМБ т. Валаіна аб вышкіх ІВ Шленуа ЦК ВЛКСМ і ІВ Шленуа ЦК ЛКСМБ.

У спірках на дакладу выступіла 9 чалавек: т. Масакін (заваб «Ударнік»), Юрчанка (ВКСМ), Беакоў (СССР), Сергееў і інш.

Унарашні спрэчкі насілі д'яна павархоўны характар. Выступаючы абмяркуювалі агульны, дэкларацыйныя словы, паўтаралі даўно вядомыя факты, але амаль нічога не казалі аб рабоце Мінскага гаркома і гаррайонаў ЛКСМБ на арганізацыйна-рашаній ІВ Шленуа ЦК ВЛКСМ і галіне ачышчэння комсамольскіх арганізацый ад воргаў народа і іх пазбавішчы.

Менскі гарком комсомола не зрабіў пільгіх вывадаў з рашаній пленума ЦК ВЛКСМ і ЦК ЛКСМБ. Сакратаром гаркома працоўна дагавор Куксевич аб якім на раённых канферэнцыях у Мінску і на старонках «Звядзі» ўзнімалася пільгі.

ПАДРЫХОУКА ДА ВЫБАРАЎ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ СССР

Гомельскі гарадскі совет распачаў практычную падрыхтоўку да пільгіх выбараў у Вярхоўны Совет СССР. Гароветвылучыў 60 дэпутатаў і 240 секцыянераў і савецкіх актывістаў, якіх праводзіць па кварталах горада пільгіх дарослага насельніцтва. Пасля гэтага будзе ўстаноўлена лік выбарчых участкаў, згодна новага выбарчага закона.

З пачуццямі радасці і гордасці вывучаюць новы выбарчы закон байцы і камандзіры Н-скай часткі.

Калі ў капіталістычных краінах моладзь, ікая знаходзіцца ў арміі, пазбавілена выбарчых правоў, гаворыць чырво-

У калгасе імя Энгельса, Бярэзінскага раёна, старшыня Губчы Іван адміністраўруе, запіскае самарытчыню, самарытчыню знімае ў калгаснікаў прапалі.

Аналагічных прыкладаў савадства старшынь калгасаў, ігнаравання воі калгаснікаў можна прывесці нямала з разу другіх раёнаў рэспублікі. Аб чым гаворыць гэты факт? Аб тым, што пільгі адміністраўрань і камандзіраў у калгасе яшчэ не далі па руках, што стаўленікі воргаў прабуюць яшчэ і зараз ігнараваць волю калгаснай масы.

Дзейнасць шкідніцаў у гэтай справе значна паліччаецца тым, што пільгіныя партыйныя арганізацыі і раёныя камітэты партыі выпусцілі з-пад сваёй увагі пільгіныя кіраўніцтва калгасным сходам, не кіруючы разгортваннем калгаснай дэмакратыі. Больш таго, нярэдка яшчэ вышкі, калі кіруючыя работнікі раёнаў, хочаць яны гэтага пі не, самі груба парушаюць асноўныя прызначыя калгаснай дэмакратыі, гвалтуюць волю калгаснікаў.

Такая практыка вельмі характэрна для кіраўніцтва калгасамі ў Бяльскай раёне. 3 верасня, — піша нам калгаснік арцелі «Чырвонаярмей», — у іх арцелі прышоў старшыня Нікоўскага сельсавета Пінзавараў. Ён патрабаваў, каб склаўся сход арцелі. Сход не быў падрыхтоўван, сабралася 40 калгаснікаў, замест 180. Але не гледзячы на гэта Пінзавараў гаспаў ісправіць старшыню праўдзешы і пытанне аб перавыбары праўдзешы калгаса.

Такая ж, прыкладна, факт можна прывесці і з Халопеніцкага раёна. Тут, у калгасе «Энергія», не гледзячы на то, што з 185 членаў калгаса на сходах прысутнічала 73 чалавекі, былі праведзены перавыбары старшынь калгаса.

Пільгіныя калгаснага схода не прыкавала да сябе увагі партыйныя арганізацыі. Часта сходы праводзіцца напых. Калгаснікі да схода не ведаюць пільгіх пільгіх. Пільгіныя набярэноўца непрадувама, вышкі. Пільгіныя сходы вядуцца наўважылі. Спрэчкі калгаснікаў не ўлічваюцца. Наступаючы прапары не ўлічваюцца, за выкананнем іх нішто не ірава.

Зусім зразумела, што такі сход не дае неабходнай карысці. Ён праходзіць вяла, без разгорнутай самарытчыні. Калгаснікі не ачуваюць сабе пільгім гаспадарам калгаса, а гэта і стварае атмасферу беспакантрольнасці ў рабоце праўдзешы, старшыні арцелі, раёнаў і камісіі, што выкарыстоўваюць воргі і рэагуюць ролу жулікі і прахадзімы для падрыўной работы ў калгасе.

Нельга парываць далей такога стаўлення. Трэба аднавіць ролю калгаснага схода. Без гэтага нямасляна зараз сур'ёзная работа па выкарочаванню пільгіх шпёны і іх стаўленікаў. Без гэтага нямасляна сапраўдна ліквідацыя шпёны і кіраўніцтва ў сельскай гаспадарцы і барацьба за далейшае арганізацыйна-гаспадарчае ўмацаванне калгасаў.

Партыйныя арганізацыі пільгіныя пільгіныя ўважыць за ліквідацыю скажэнняў статута сельскагаспадарчай арцелі, узначылі развіццё шырокай калгаснай дэмакратыі.

СХОД КОМСАМОЛЬСКАГА АКTYBA ГОР. МЕНСКА

Учора ў Вялікім зале Дома ўрада адкрыўся сход комсамольскага актыва горада Мінска разам з сакратарамі раённых, гарадскіх і акруговых камітэтаў ЛКСМБ.

Сход заслухаў заклал выканаўчага абавязкі сакратара ЦК ЛКСМБ т. Валаіна аб вышкіх ІВ Шленуа ЦК ВЛКСМ і ІВ Шленуа ЦК ЛКСМБ.

У спірках на дакладу выступіла 9 чалавек: т. Масакін (заваб «Ударнік»), Юрчанка (ВКСМ), Беакоў (СССР), Сергееў і інш.

Унарашні спрэчкі насілі д'яна павархоўны характар. Выступаючы абмяркуювалі агульны, дэкларацыйныя словы, паўтаралі даўно вядомыя факты, але амаль нічога не казалі аб рабоце Мінскага гаркома і гаррайонаў ЛКСМБ на арганізацыйна-рашаній ІВ Шленуа ЦК ВЛКСМ і галіне ачышчэння комсамольскіх арганізацый ад воргаў народа і іх пазбавішчы.

Менскі гарком комсомола не зрабіў пільгіх вывадаў з рашаній пленума ЦК ВЛКСМ і ЦК ЛКСМБ. Сакратаром гаркома працоўна дагавор Куксевич аб якім на раённых канферэнцыях у Мінску і на старонках «Звядзі» ўзнімалася пільгі.

Унарашні спрэчкі насілі д'яна павархоўны характар. Выступаючы абмяркуювалі агульны, дэкларацыйныя словы, паўтаралі даўно вядомыя факты, але амаль нічога не казалі аб рабоце Мінскага гаркома і гаррайонаў ЛКСМБ на арганізацыйна-рашаній ІВ Шленуа ЦК ВЛКСМ і галіне ачышчэння комсамольскіх арганізацый ад воргаў народа і іх пазбавішчы.

З пачуццямі радасці і гордасці вывучаюць новы выбарчы закон байцы і камандзіры Н-скай часткі.

ШЫРЭЙ РАЗГОРТВАЦЬ ПЕРАДАКСТРЫЧНІЦКАЕ СПАБОРНІЦТВА!

УЗЯТЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА Я ВЫКОНВАЮ

Ужо дзесяць дзён прайшло як я ў ліку групы ініцыятараў стаханаўскага руху ў прамысловасці БССР падпісаў лісьмо з заклал разгортваць перадакстрычніцкае сацыялістычнае спаборніцтва. Гэтыя дні я прападаў з вялікім энтузізмам. У мяне адна думка: прадаваць яшчэ лепш, чым раней, узняць на новую ступень якасць і прадуцтва сацыялістычнай працы.

Раней, напрыклад, я сваю норму выконваў да 160—180 проц. Зараз значна пільгі сваю прадуцтва. 1 верасня мая выпрацоўка склала 187,2 проц., 2 верасня ўжо дасягнуў—232,1 проц. нормы, 4 верасня—235,9 проц. Прыкладна ўсе сілы, каб замацаваць свае першыя поспехі. Але, што мне яшчэ перашкаджае ў стаханаўскай рабоце, гэта—частыя простой і астапоўкі аргатаў. 9 верасня ў мяне выпрацоўка пільгілася. У гэты дзень з-за простой я сваю норму выканаў толькі на 126,1 проц.

Зіганосі за выкананне і другога абавязальства, якое я ўзяў на сябе,—вучыць і перадаваць свой вопыт работы новым і невакваліфікаваным работам фабрыкі. Уздзіны шэфства над работам-улучыткам тав. Гальперыным, перадаючы яму свой вопыт, я вывёў яго ў рады стаханаўцаў. Ён дае зараз у сярэднім 130 проц. нормы.

Значна пільгі сваю выпрацоўку і ініцыятараў. Стаханаўка-ручнца першага пільгінага цэха т. Сахарова раней сваю норму выконвала ў сярэднім на 174 проц., зараз яна стала двухсотнішай, а ў асобныя дні дае на 214—224 проц. нормы.

Выдатныя вытворчыя паказальнікі даюць і стаханаўцы другога пільгінага цэха. Стаханаўка-ручнца т. Эйг выконвае сваю норму на 203—222 проц. Стаханаўка-улучытка т. Розава—на 180—200 проц., Голуб—190—210 проц., машыністка т. Вішкі—180—200 проц.

Брыгада майстра т. Руманава пільгі выконваць свой план на 123—162 проц. Але вытворчы энтузіязм і ўдзельні стаханаўцаў на нашай фабрыцы ўсё яшчэ не ўначальваецца адміністрацыяй, партыйнай і прафсаюзнай арганізацыямі. У многіх цэхах, брыгадах, аменах з-за перапаранасці і беспакантрольнасці адміністрацыі часта бываюць простой і астапоўкі. Сама работа размярковаецца няправільна. Вось, напрыклад, са мной працоўны работчы-улучытка т. Ленчык, ён гарыць на рабоце і старшэня працаваў па-стаханаўску, але вынікаў пільгіх. Яго выпрацоўка яшчэ нізкая — 95 проц. нормы. Чаму? Таму, што яго не забяспечваюць работам. Ён зусім праў, калі крыўдзіцца на адміністрацыю:

— Я магу выконваць сваю норму не менш як на 150 проц., але мяне не нагужаюць работам.

Кіраўніцтва фабрыкі пільгіна ўдзіць гэтыя недахопы і ствараць нармальныя ўмовы для развіцця і росту стаханаўскага руху.

Г. Я. МАЛЕУ,
стаханавец-шнурушчы менскай швейнай фабрыкі «Настрычкі».

УЗДЫМ НА МАГІЛЕЎСКІХ ПРАДПРЫЕМСТВАХ

Шырока разгарнулася на прадпрыемствах Магілёва перадакстрычніцкае спаборніцтва за дастойную сустрэчу вялікай гадавіны, распачатае на ініцыятыве знатных людзей Беларусі.

Ініцыятарамі спаборніцтва прадпрыемстваў Магілёва з'явіліся металчыніцы-стаханаўцы шаўковай фабрыкі. Яны ўзялі на сябе рад канкрэтных абавязальстваў: даваць у сярэднім на цэху стаханаўскую норму выпрацоўкі, браць на зьне цэха даясці да нуля. Разам з тым, яны зважыліся з патрабаваць да сваіх кіраўнікоў ўважыць па-спраўдзенаму за ліквідацыю вялікай шпёны і скасці ўсе неабходныя ўмовы для стаханаўскай работы.

Лепшыя стаханаўцы-металчыніцы з гонарам стрымваюць слова. Напералі ідзе першая брыгада т. Механічкіна. Рэкорды заваявалі металчыніцы Лісунова і Пашкоўскага. Замест 700 маткоў т. Лісунова дае 828, а т. Пашкоўскага—829 маткоў. Стаханаўка Краўцова дае 792 маткі, знізіўшы вагу да 24 грамаў на 100 маткоў пры норме 28 грам. т. Вязька дае 742 маткі і вагу 27 грам.

Шырока разгортваецца перадакстрычніцкае спаборніцтва на машынабудавальніцкім заводзе імя Дзімітара. Работы калектываў завода абавязаліся выканаць гадавы план да 10 снежня, узняць прадуцтва і прышчы супроць мінулага года на 10 проц., знізіць сабекошт выпускаемай прадукцыі на 15 проц., супроць плана і асобны вышкі новай для завода прадукцыі—электраметраў (даўжыня іх да канца года 2500 штук). У мэтах арганізацыі практычнай дапамогі стаханаўцаў, ударнікам да кожнага аргата прымацаваны майстры-коммуныкаў.

НОВЫ УСЕСАЮЗНЫ РЭКОРД ТАВ. ВАРАБ'ЁВАЙ

ВІПЕБСК. Лепшая брыгада фабрыкі «КІМ» т. Мязель заключыла дагавор на сацыялістычнае спаборніцтва з перадавой лентай т. Блюмкіна з фабрыкі «Сіла індустрыялізацыі» на лепшую сустрэчу XX гадавіны Сацыялістычнай рэвалюцыі. Пільгішчыства ў спаборніцтве трымае ленту т. Блюмкіна, якая сістэматычна выконвае план на 110 проц., пры гэтым знізіла пераробкі да 0,3 проц. (прадуджана планам 0,4 процанты). Лепшы стаханавец гэтай ленты т. Храмінікаў выконвае норму на 200 процант.

Пералязла рабочыя ленты Блюмкіна баруць шэфства над астапоўкамі работамі, дапамагаючы ім выйсці ў рады ўдзельнікаў і стаханаўцаў. Дзякуючы дапамоце брыгады т. Гуткоўскага работніка Загошчанка, якая раней не выконвала сваёй нормы, пільгі сістэматычна перавыконвае.

На фабрыцы «КІМ» спаборнічаюць 53 брыгады з колькасцю работчых да 2.000 чалавек. Брыгада Гольштыйна 9 верасня заахавала 3.800 дзесяткаў пар панчоў замест 3.100 па плану. Стаханаўка гэтай

брыгады Лена Вараб'ева пільгі ўсесаязны рэкорд, які да апошняга часу належыў стаханаўцы Падскочвай, Вараб'ева заахавала за амену 86 дзесяткаў пар панчоў, пры норме ў 46 дзесяткаў пар (рэкорд т. Падскочвай быў 80 дзесяткаў). Пільгішчыства ў спаборніцтве з Падскочвай за новы ўсесаязны рэкорд.

За апошнія дні рэзка ўзнілася прадуцтва і прышчы працы многіх стаханаўцаў. Таварышы Хомчанка, Ісёняна, Ахрамава выпрацоўваюць да 70—77 дзесяткаў пар панчоў.

Прадакстрычніцкае спаборніцтва шырока разгарнулася па швейнай фабрыцы «Профінтэрн», пільгіным камбайне, заводзе імя Кірава і інш.

Трэба адзначыць, што кіраўнікі раду прадпрыемстваў не ўначальваюць вытворчы ўздым работчых мас. Асабліва гэта адносіцца да абутовай фабрыкі імя Дзержынскага, дзе кіраўніцтва (дырэктар—т. Бабічкі, сакратар парткома т. Палабін) не ствараюць стаханаўцаў нармальныя ўмовы для работы. (БЕТА).

АРГАНІЗУЮАЮЦЬ ТЭХНІЧНУЮ ДАПАМОГУ СТАХАНАЎЦАМ

Работы калектываў менскай абутовай фабрыкі імя Тальмана з вялікай актывнасцю абмяркуюць пільгі стаханаўцаў Масквы і Маскоўскай вобласці і лісьмо стаханаўцаў Беларусі.

Пільгі цэхаў і брыгадамі разгортваецца сацыялістычнае спаборніцтва на лепшую сустрэчу 20-ай гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі. Работы абавязваюцца дэтарнінова выканань кварталныя планы і дазволена адхіленне ад гатунковасці знізіць на 1 проц.

Асобныя работчы паказваюць бліскучыя ўздымы рэалізацыі ўзятых абавязальстваў. Дольшчык Харлін, які раней выконваў норму на 140 проц., зараз дае 230 проц. Значна ўзніла выпрацоўку і рад іншых стаханаўцаў. Шнурушчыца Сазічкіна, заахавішчыца Фелісёў, запячыч Чартоў сталі двухсотнішай. Апошні вышкіў на сацыялістычнае спаборніцтва брыгаду

Мірэкага, якая прыняла вышкі і абавязалася выконваць штодзённыя заданні на 180 проц.

Для забяспечэння паспяховага разгортвання перадакстрычніцкага спаборніцтва і рэалізацыі прынятых абавязальстваў на фабрыцы абавязаліся нарада ініцыятараў-тэхнічных работнікаў, на якой вызначан рад практычных мерапрыемстваў. Народа, у прыватнасці, рашыла пільгіныя абароты дольшчык машыны Харліна з 500 да 600 абаротаў, што дае далейшае пільгінае прадуцтва і прышчы працы. Ранаме таксама прымацавалі да тав. Харліна дапамогу калектываў для падрыхтоўкі яму работчых.

Сесары фабрыкі, абмеркаваўшы на сваёй нарадзе лісьмо ініцыятараў стаханаўскага руху ў БССР, таксама ўключыліся ў спаборніцтва і абавязаліся высока якасна рамантаваць абсталяванне, каб канчаткова пільгіны і яго простой.

565 проц. НОРМЫ

СТАХАНАВЕЦ-ТОКАР ТАЖО Ж ЦЕХА ТАВ. ЛІПАЎКА 8 верасня выканаў сваю норму на 253 проц. і тав. Сарока—на 308 проц. (БЕТА).



Тав. Піндык — стаханавец менскага вярштатабудавальнага завода імя Вараб'ева. Уключыўся ў перадакстрычніцкае спаборніцтва, выконвае сваю норму на 200—230 проц.

РЭКОРДЫ ТРАКТАРЫСТАЎ

Трактарысты, камбайнеры і работчы Дзержынскай МТС, рыхтуюцца да больш пільгінай сустрэчы XX гадавіны Кастрычніка, паказваюць узоры стаханаўскай работы.

Трактарысты 1-й брыгады Гладкі Пётр і Кавалеўскі Віктар добра якасна выканалі гадавы план сельскагаспадарчых работ на 150 проц.

Значна пільгі выкананне плана трактарыстаў Кавалеўскі Іван і нагарнікам Гладкім Пётром. Гадавую норму па ворыры яны перавыканалі, не зніжаючы якасці.

Былы выхавальнік дзіцячага дома Канстанцін Шумскі пільгінае заданне пільгіны зарываць на пільгіным камбайне выканаў за 26 дзён на 141 проц.

Скончыўшы ўборку зарываць, ён адразу ж перасёў на трактар «ЧТЗ» і пачаў паўдзешы глебы пад сьлёбу асімых. Тут ён таксама працоўна па-стаханаўску.

Перавыканаў заданне і малады камбайнер — комсомалец Івановіч Аліна і Апрапіч Ольга.

С. ГРЫШЧАНКА,
Ал. ДОУГІ.

СПАБОРНІЦТВА БРЫГАД І ЦЭХАЎ

ГОМЕЛЬ. (Па тэлефону). На прадпрыемствах і ўстановах горада праводзіцца спадарыцтва з работчымі, служачымі, ініцыятараў-тэхнічных работнікаў аб пільгінае Бюро ЦК ВКП(б)Б на разгортванню стаханаўскага руху ў сувязі з падрыхтоўкай да XX гадавіны сацыялістычнай рэвалюцыі.

На заводзе імя Кірава гэта пільгінае абмяркуювалася на парткоме, на пільгіных і брыгадных сходах, праводзіцца перааключэнне ініцыятывы і брыгадных дагавораў. Стаханавец лінейнага цэха — фармаўшчык Оршына выконвае норму на 190 проц., Кароўскі пільгі сваю выпрацоўку са 107 проц. да 120 проц., Вульфі —стаханавец механічнага цэха абавязаліся стаць двухсотнішай і пільгіны працаваць на стаханаўскаму токара Тэзевіча. 10.000 кіловат электраэнергіі абавязаліся закончыць стаханаўцы-электрамашыншчы.

Лінейны цэх завода «Гомельшмаш» (начальнік Ланкін) выканаў жыццёскае заданне на 103,4 проц. Звыш плана выпушчана заводам 2.048 розных сельскагаспадарчых машын. Замест гадавой праграмы ў 2.000 малатарняў БР-23 яны далі 2.103.

Работчы завод «Чырвоны кімік» абавязаліся штодзённа даваць прадукцыю на 26.000 руб. (план 20.000). На заводзе праводзіцца рад рацыяналізатарскіх мерапрыемстваў. На 10—15 проц. будзе пільгіна прадуцтва і прышчы працы анага з вялікай аргатаў завода — канальнай сумішкі тэрмапласта.

3 дня на дзень пільгіны сваю прадуцтва і прышчы работчы Шлеймовіч і Альтшuler з паўдзешынай фабрыкі. Брыгада Шлеймовіча абавязалася даваць у дзень 5.000 банак краму, замест плана ў 4 тыс. Ужо на сёння брыгада выконвае 6 тыс. банак, а 2 верасня выпусціла 6.200 — 155 проц. плана. Стаханаўка Пескіна дае 166 проц. нормы, Шапіра—130 проц. К.

ВЫКАНАН ПЛАН ЗДАЧЫ ІЛЬНАСЕМА

СІ

СССР НЕ ПАЦЕРПІЦЬ ПІРАЦКІХ ДЗЕЯННЯЎ ФАШЫСЦКІХ АГРЭСАРАЎ

МОРСКІМ ЗЛАДЗЕЯМ НЕ ЎЦЯЧЫ АД АДКАЗНАСЦІ

НА МІТЫНГУ РАБСЬКІХ ШВЕЙНАЙ ФАБРЫКІ «КАСТРЫЧІНІ»

Праціхлі варштаты і невялікія матарычкі, пах, напоўнены людзьмі, замоўк у напружаным чаканні. На варштат узыходзіць пажылая работніца тав. Койфман. Яна газорыць голасам, поўным нянавісці да фашысцкіх піратаў, голасам, прасякнутым любоўю да нашай вялікай радзімы і яе матугнага вартвага—Чырвонай Арміі.

— Морскія бандыты на гэты раз праціхліся. Яны распачалі гульні з агнём, аб які аніпаць свае рукі на ўсё жыццё. Прапоўняючы свету, рабочыя і сяляне Італіі бачылі падпальчыцкай вайны — рышары сярэднявечча. У адказ на подлыя павалкі італьянскіх фашысцкіх піратаў, мы дэterminова выканаем свой план і першым выйдзем у пракастрычынскіх спаборніцтвах.

Голас горасці за магутныя саветкі 170-мільённы народ гучыць у кожнага праціхлі. Маладая комсамолка-стаханавка Венгерка сказала:

— Нашы судны будуць спакойна плаваць. Советкі Саюз не пацерпіць пірацкіх дзеянняў ваенных караблёў супроць мірных ганцлявых суднаў.

Тут жа была прынята рэзалюцыя ў адказ на подлыя дзеянні фашысцкіх разбойнікаў, у якой запісана:

— Фашысцкія варвары, абнаглеўшыя да тупасці, робяць перад чалавецтвам найзліжшае злачынства, яны распальваюць новую вайну, парушаюць еўрапейскую беспакоінасць і адзіноства міру. Нота саветскага ўрада да нацыі зрывае маску з італьянскага фашызма. Увесь свет прызнаў подлыя дзеянні піратаў. Морскім зладзеям не ўцячы ад адказнасці! Мы магутны, і тая ігра, якую пачала Італія, багата грознымі вынікамі. Ніхай запомняць піраты, што кожнае саветскае судно абаронена вялікай магутнасцю Саветскага Саюза.

П. ЛЕВАНОВІЧ.

ФАШЫСЦКІМ ГАДАМ НЕ ЎДАСЦА ЗАМЕСЦІ СЛЯДЫ

8 і 9 верасня ў пахах магілёўскай шпайвай фабрыкі адбыліся шматлюдныя мітынгі. Рабочыя поўнасьцю ўхваляюць ноту саветскага ўрада, накіраваную фашысцкай Італіі.

Виступіўшы на мітынгі тав. Баброў, газорыць: «Подлыя ўчыны морскіх разбойнікаў — фашысцкіх бандытаў поўнасьцю выкрыты. Мы палікам падтрымаем патрабаванні саветскага ўрада. Фашысты павінны адказаць за паталенне нашых суднаў».

Стаханавец фабрычнай электрастанцыі

тав. Пічаў заявіў: «Труслівыя фашысцкія галы прабуць замацаваць сляды сваіх злачынстваў. Але гэта ім не ўдасца! Нота нашага ўрада пабудавана на бесспрэчных доказах. І мы заўважым, што саветскі народ заўсёды гатовы адвесці на лату рукі таму, хто пасмее пасягнуць на нашу радзіму».

У прынятай рэзалюцыі рабочыя ўхваляюць палітыку саветскага ўрада. Калектыв фабрыкі абавязуецца разгарнуць пракастрычынскае спаборніцтва, каб дастаць на сустрэчу вялікае свята.

ЗРОБІМ НАШУ РАДЗІМУ НЕПРЫСТУПНАЙ КРЭПАСЦЮ

СМАЛІВІЧЫ. Не спіхае бурны гней народных мас да фашысцкіх разбойнікаў, подлых падпальчыцкай вайны.

— Нахай і не думайце фашысцкія сабакі, — сказаў на сходзе ў сельсаветах імя Гікало калгаснік Лішчэвіч Бугакі, — што фашысцкім разбойнікам уладна асабліва сілу і моц вялікага Саветскага Саюза. Мы зробім нашу квітвеную радзіму яшчэ больш магутнай і непрыступнай.

У прынятай рэзалюцыі калгаснікі поўнасьцю ўхваляюць ноту саветскага ўрада

фашысцкаму ўраду Італіі, выказваюць сваю ўпэўненасць, што ўрад вялікага Саветскага Саюза даб'ецца поўнага задаролення патрабаванняў саветскага народа.

На агутным сходзе членаў смагакурнай арміі «Аб'яднанне» стары рабочы Бародзіч заявіў: «Фашысцкія ваўкі прагучылі вайну з намі. Але ім панадзе яшчэ больш, чым панада наёмным генералам у 1929 годзе ад нашай слаўнай Далекаўскай Чырвонай Арміі».

МЫ ГАТОВЫ СТАЦЬ НА АБАРОНУ РАДЗІМЫ

ГОРКІ. На ўсёх прадпрыемствах, ва ўсёх арцельях, калгасах, саветскіх і навучальных установах Горкаскага раёна адбыліся мітынгі пратэста супроць бандыцкіх учынкаў зарэзаваных фашыстаў.

На ўсёх мітынгх выносяцца рашэнні аб адлічэннях зарплатаў на пабудову новых пеллаходаў.

Калгаснікі, працоўная інтэлігенцыя на мітынгх заўважылі, што ў любы час па першаму закліку партыі і ўрада гатовы стаць на абарону свяшчэнных рубяжоў Саветскага Саюза.

НАРОЎЛЯ. У раёне адбыліся шматлюдныя мітынгі, на якіх рабочыя і калгаснікі выказалі свой гней, пасылалі пратэстныя азвавалы бандытам.

Стары рабочы фабрыкі «Чырвоны мазырані» т. Бразін заявіў:

— Саветскі Саюз трымаецца палітыкі міру. Але мы ў любы момант гатовы адказаць ударам на удар. Мы запэўняем нашу партыю і ўрад, намагаючыся правядуць таварышамі Сталіна, што па першаму закліку ўсё як адзіны станем на абарону нашай радзімы. (БЕТА).

ГОЛАС РАБОЧЫХ ШКЛОЗАВОДА „АКЦЯБР“

На шклозаводзе «Акцэбр», Асіповіцкага раёна, адбыліся мітынгі па пытанню аб пірацкіх дзеяннях італьянскіх фашыстаў і мерах саветскага ўрада.

У прынятай рэзалюцыі ўдзельнікі мітынгаў пішуць:

— Нікія правакацыі не аломляць нашу магутнасць. Нікія пагрозы нам не страшны. Мы па-першаму закліку на-

шай партыі і ўрада стаем на абарону радзімы і дадзім рашучы адпор усім, хто адважыцца напасці на Советскі Саюз.

Рабочыя пахаў № 1 і 2 і апрацоўчых пахаў аднадушна паставілі адлічыць поўнасьцю заробаток, а рабочыя складалі аднадушны заробаток у фонд пабудовы новых саветскіх караблёў.

С. ХІЛЬКЕВІЧ.



У час абедзенага перапынку рабочыя новага механічнага цэха завода імя Кірава слухаюць ноту пратэста саветскага ўрада Італіі па паводу паталення фашысцкімі піратамі саветскіх ганцлявых караблёў «Тымірязеў» і «Благоева».

ПІРАТАМ НЕ ДАПАМОГУЦЬ НІКІЯЎ ЎВЕРТКІ

Сярод праваднікоў мелекага ўчастка сінальных вагонаў дальняга славядання праведзены гутаркі аб попе саветскага ўрада Італьянскаму ўраду па паводу паталення італьянскімі піратамі караблёў «Тымірязеў» і «Благоева».

Праваднікі ў сваіх выступленнях аднадушна ўхвалялі меры, прынятыя ўрадам СССР у адносінах да піратаў, якія парушаюць міжнародныя правы суднаходства.

Тав. Гофман у сваім слове сказаў:

— Нота саветскага ўрада — ёсць выказаная думка ўсяго саветскага народа, усёй

нашай радзімы. Разбойнікі з вялікай дарогі з'яўляюцца з палічным і нікія ўвэрткі не дапамогуць ім ўцісці ад адказнасці. У адказ на нечуванныя бандыцкія дзеянні фашыстаў мы яшчэ мапней згуртуемся вакол нашай большасці партыі і правядуць нароўду таварышамі Сталіна.

Другі праваднік тав. Маруковіч заявіў:

— Кожны з нас з паучэннім заававалі на сустрэчу справядлівы пратэст саветскага ўрада. Мы гатовы ў любы мінуту па закліку партыі і ўрада стаць на абарону рубяжоў вялікага СССР.

Фотэ Вернера (БФФ).

НАША ЧЫРВОНАЯ АРМІЯ МОЦНЯЯ І МАГУТНЯЯ

У часе абедзенага перапынку і пасля работы рабочыя мелекага канв'ятарскай фабрыкі «Комунарка» слухалі перадачы артыкул «Правды» і тэкст ноты саветскага ўрада, накіраванай італьянскаму фашызму на паводу разбойніцкага паталення нашых ганцлявых суднаў «Тымірязеў» і «Благоева».

На мітынгі рабочыя ўхвалялі першую пазіцыю саветскага ўрада. Іх словы дышталі гневам і нянавісцю да фашысцкіх людзей.

— Мы стаім за мір, — газарылі ў выступленнях рабочыя Гураў, Герык і Валенда, — але не паперым морскага разбою з боку падпальчыцкай вайны на Міжземным моры. Наша Чырвоная Армія моцная і магутная, як нікія. Мы па першаму закліку партыі і ўрада станем гурдымі на абарону нашай іччаслівай радзімы і гатовы, як і увесь саветскі народ, адбыць у італьянскіх фашыстаў усякую ахвоту займацца морскім разбоем.

І. ТОНТАН.

ЧОРНАРУБАШАЧНІКАМ НЕ ЎІСЦІ АД АДКАЗНАСЦІ

(З РЭЗАЛЮЦЫІ РАБОЧЫХ І СЛУЖАЧЫХ СТАНЦЫІ СМАЛІВІЧЫ)

Рабочыя і служачыя службы руху і пуні станыі Смалявічы Заходняй чыгункі, азнаёміўшыся з нотай саветскага ўрада італьянскаму ўраду, з рэзалюцыя аднадушна непакінулі пверскасць і настойлівасць нашага ўрада.

Фашысцкім чорнарубашачнікам не ўісці ад адказнасці! У сваёй ноте саветскі ўрад поўнасьцю выкрыў фашысцкіх піратаў.

У адказ на пірацкія дзеянні італьянскіх фашыстаў мы пабудуем дзесяткі новых пераходаў, алічэем у фонд пабудовы новых параходаў свой аднадушны заробаток.

НЕ ДАЗВОЛІМ РАБІЦЬ БЯСЧЫНСТВЫ

(З РЭЗАЛЮЦЫІ МІТЫНГА АДПЧЫВАЮЧЫХ САНАТОРЫЯ «САСНОЎКА» СУМЕСНА З АБСЛУГОВАЮЧЫМ ПЕРСАНАЛАМ)

Фашысцкія бандыты прадаўжаюць свае нечуваныя злачынствы, патапіўшы мірныя саветскія судны ў нейтральных водах, парушаючы ўсе міжнародныя згоды. Поўны адказ небувалым расправам над пеллаходамі саветскага ганцлявага флота вылікае бур'яноўскага абурення працоўных нашай вялікай радзімы, усёго перадавога чалавечтва.

Мы, адпачываючы, сумесна з абслугоўваючым персаналам ухваляем ноту нашага ўрада. Мы глыбока ўпэўнены, што залядзіць паступак фашысцкіх бандытаў, падпальчыцкай вайны не астанецца беспакараным. Мы гатовы па першаму закліку нашага ўрада за сваю радзіму адлаць усё сваё жыццё.

Ніхай помняць фашысцкія псы, што шчаслівы 170-мільённы народ нашай квітвенчай радзімы, згуртаваны вакол партыі Леніна—Сталіна і любімага правадцы працоўных вялікага Сталіна, не дазволіць бесчынствам фашысцкім піратам. Смерць фашыстаў! Гарачае прывітанне адзінадушным нашай радзімы — акіпажам «Тымірязеў» і «Благоева».

Абмеркаванне пратэста аб увядзенні правільных севазваротаў

ВЫВУЧЫЦЬ ГЛЕБАВІЯ АСАБЛІВАСЦІ

Каб выканаць сталінскае заданне і ўстанавіць у гадовы тэрмін правільны севазварот па калгасах БССР, трэба прыступіць да гэтай справы зараз-жа. Раёны павінны мець перапрацаваныя планы дзяржаўнага заданні па пасеву культуры і пры дэадрэнні якіх каб улічваліся прыродныя асаблівасці кожнага раёна.

Каб правільна абсаваць севазвароты, аграром павінен мець матэрыял землепарадкавальных работ, дзе была-б паказана злімка ўсёх узгодзяў. У нас-жа ў Багушэўскім раёне пакуль што належаць чынам землепарадкавальныя работы не правядзены. Адрэз землепарадкавання Наркамзема БССР не арганізуе гэтай справы. Раёнамадзел не арганізуе падрыхтоўку па ўвядзенні севазваротаў.

Пры ўвядзенні севазвароту павінна быць складзена сістэма апрацоўкі і ўнясення мінеральнага і другіх угнаенняў. Для гэтага трэба ведаць механічныя і аграрна-літэрацыйныя характарыстыкі глебы, якія ўказваюцца на аграрналітэрацыйнае не вядомае глебавыя ўмовы, нехта будзе правільна размяшчаць культуры ў палях севазвароту. Ёсць такія ўчасткі на якіх тэла, або іншыя культуры нехта будзе размяшчаць і трэба будзе іх вывозіць з севазвароту і вызначыць мерыпрыемствы па іх акултываванню.

Але не ўсе раёны маюць гатовыя аграрналітэрацыйныя карты. Таму глебавае абсававанне на пратэст вывучэння глебавых рэацыяў і рэактыў глебы, з занясеннем на прымітывую аграрналітэрацыйную карту, трэба праводзіць аграромам, якія будзь прапавяць над увядзеннем севазваротаў.

Гэта работа павінна быць праведзена з восені. Аграромам павінны быць узброены неабходнымі прыладамі, асабліва для вызначэння кіслотнасці глебы. Зараз-жа можна весці падрыхтоўку па складанню кармавых балансаў і па ўчоту і вывучэнню эканамічных асаблівасцей кожнага калгаса.

У пратэста аб увядзенні правільных севазваротаў у параграфі № 9 газорыць: «На пасячых глебах асабліва ў Беларудзі і інш. заняць папар лубінам з паследуючым яго авараннем».

Я лічу, што лубін дае добры эфект ва ўсёх калгасах, у якіх пазолістыя глебы. Іх выключыць нехта. Лубін у папары павінен быць пасяч шырокарадным пасевам з тым, каб была магчымасць правядзіць міжрадную апрацоўку. Для шырокараднага пасеву паліваюць менш траба вясення. Міжрадная апрацоўка лубіна будзе дасягнута асноўнага мета—ачышчэнне глебы ад пустаколя ў папары.

Лубінавы папар да магчымасці лепшаму скарыстаюць пажыра растварымых фасфарытаў. Пры пасеве фасфарытнай мурі пад лубін, азімня будзь менш магчымасць атрымаць фасфар у больш усваялемнай форме.

Мячоты лубінавы папар, два полі каіношны, гной і мінеральныя угнаенні, пазолістыя глеба такім чынам будзе абгажана перагноем, будзе адноўлена яе структура, яна будзе мець дастаткова каштоўных матэрыял для дасягнення ўстойлівага высокай ураджаю.

Ф. Я. КРАЎЧАНКА, аграром Багушэўскай МТС.

Пры ўвядзенні правільнага севазвароту ў калгасах патрэбна звярнуць асабліва ўвагу на замацаванне ўчасткаў брыгадам у палях севазвароту. Участкі гэтыя павінны быць так распамажаны, каб брыгадам не трэба было трапіць многа часу на пераездзі.

Алічэсаво пры ўвядзенні севазвароту патрэбна строга ўлічваць зямельныя рэацыі ў кожным калгасе пасевому. Там, дзе ёсць рэацыі глебы, трэба патрэбна ўвесці пасячоныя севазвароты, прыставаўшы іх да кожнай глебы.

Для калгасаў, якія абслугоўваюцца Слуцкай МТС, быў-бы падыходзячым 8-поўны севазварот з двухтадовай каіношнай, або дзума палымі аднадавовай каіношнай. Чаргаванне культур павінна быць наступнае:

ЯКІЯ СЕВАЗВАРОТЫ ПАВІННЫ БЫЦЬ У КАЛГАСАХ СЛУЦКАЙ МТС

Другі варыянт з дзума палымі аднадавовай каіношнай:

I Папар	У Яравыя зернавыя
II Азімня	VI Каіношная
III Каіношная	VII Азімня
IV Прапашыныя	VIII Авіс—лён

Калі разглядзець метагэаграфію двухтадовай і аднадавовай каіношнай, то мы ўбачым, што большасць калгасаў каіношны скарыстаюць адзін год. Там-жа, дзе аставацца каіношны на другі год, апошня ўзрост слаба развілася і яе скарыставаць зліжчэна, як пасячана. Улічваючы валавы збор каіношнай на сена, атрымаем большае колькасць кармаво пры скашванні двух палей аднадавовай каіношнай, чым ад двухтадовай каіношнай.

У калгасах, якія забяспечаны натуральнымі выпасамі слаба, патрэбна ўвесці севазварот з двухтадовай каіношнай, а ў калгасах, дзе натуральныя выпасы хале, магчыма ўвесці севазварот з аднадавовай каіношнай.

Першы варыянт з двухтадовай каіношнай:

I Папар	У Каіношная I года
II Азімня	VI Каіношная II года
III Прапашыныя	VII Азімня
IV Яравыя зернавыя	VIII Авіс—лён

Аграром Слуцкай МТС.

АРГАНІЗАЦЫЯ КУРСЫ ПА АБСАВЕННЮ СЕВАЗВАРОТАЎ

Севазварот з пасевам шматгадовых траў з'яўляецца адным з адратнальных мерыпрыемстваў па ўстанавленню пладародзя глебы і павелічэнню ўраджайнасці нашых сацыялістычных палёў.

Вось чаму ўсё калгаснае сялянства з вялікай рэацыяю сустракае пратэст камісіі Наркамзема і Наркамгусавас Саюза ССР аб увядзенні правільных севазваротаў.

З гэтым пратэстам у асноўным згодна. Аляк, я не згодна з другім пунктам пратэста, дзе прапануецца ў раёнах нячорназёмнай палосы, сечных лён, пашырыць пасев траў з палымі поля да палова поля. Па маёй думцы, у гэтых раёнах неабходна мець 8-поўны севазварот з дзума палымі траў пры двухтадовай іч скарыстанні. Гэта ўмацне кармавую базу для жывялагадоўлі і павялічыць ураджай ільну. У гэтых-жа раёнах у калг-

сах, якія азімліць све палі ад пустаколя, лубіна, папар займаць выка з аўсом для сена.

Да трэцяга пункта пратэста я прапаную дадаць, што пры закладзі насенных участкаў у калгасах высяваць каіношны і шмафеўку асобна з прычыны іх неадолькавага вегетатывнага перыада. Даследчым статычым неабходна запісць селекцыйны траў, распрамажэ арагэтыку сібы траў на насенне і т. д.

Я лічу неабходным арганізаваць пры сельсагаспалуччых інстытутах і тэхнікума курсы заагучыкаў хат-лабараторыі, а тажа сама калгаснікі-даследчыкі і брыгадзіраў па абсавенню севазваротаў.

А. ЛЕБЕДЗЕУ, загадчык хат-лабараторыі налгаса «1 мая», Сутоцкага сельсавета, Лёўнінскага раёна.

Да 60-годдзя з дня нараджэння Ф. Э. Дзержынскага

ЖАЛЕЗНЫ РЫЦАР РЭВОЛЮЦЫІ



11 верасня сфаўнаецца 60 год з дня нараджэння Фелікса Эдмундавіча Дзержынскага.

Жыццё Дзержынскага—невывучанае, як невывучана эпоха, яго парадзіўна. Усё сваё жыццё Дзержынскі ўвядуна і пверска ішоў да намечанай мэты. У яго была страшная, непакінукая зера ў перамогу камунізма.

Дзержынскі нарадзіўся ў 1877 годзе, на зары рэвалюцыйнага руху ў Расіі. 17 год Дзержынскі пачынае навучацца сацыял-дамакратычным гурткам. Тут ён упершыню знаёміцца з тэорыямі Маркса і Энгельса. Праз год—у 1895 годзе малады Фелікс уступае ў арганізацыю літвонскай сацыял-дамакратыі.

«Вучуся сам марксізму, піша ён, і выду гурткі рашчынскіх і фабрычных вучняў». У пачатку 1897 года партыя пасылае Ф. Дзержынскага ў Коўну—буіныя прамысловыя горад, дзе тады не было С.Д. арганізацыі. Тут ён вядзе работу ў самай гучнай фабрычных мас. Тут ён стаў арганізатарам рабочых стачак.

У другой палове 1897 года Ф. Дзержынскі ўпершыню арыштоўваецца. У абвінавачаным матэрыяле газорыць: «...Назваваючы масе сацыялістам, газарыць, што калі рабочыя ў гарадах будзь бунтавалі, то паліцманна і вясковыя людзі, можна будзе лёгка парываць з урадамі, г. зн. з паром, і асноваць республіку...»

Амаль год трымаюць Дзержынскага ў турме ў навадзінскіх пажых умовах. Ён першы раз побі і экзэкі трымаючыкаў. З турмы Дзержынскі, з прычыны няпоўнаго года, ссылаецца на 3 гады ў Валкунскую губерню—з пачатку ў г. Ноўсіск. Але хутка ў пакаранне за непакорны характар, за неадамі з паліцыяй і за тое, што два-

бязлюдны бераг, каб затым з новай сілай захапіць мяне і несі мяне ўсё далей і далей, дакуль я да каіна не знапусу ў бараньбе, г. зн. прэзэсам майей бараньбы можа быць толькі магіла».

У 1899 годзе Дзержынскі ўлікае з сям'яй і Вільню, затым пераязджае ў Варшаву. Тут Дзержынскі вядзе ўпартаю барацьбу за рэвалюцыйную сацыял-дамакратычную арганізацыю, напасчыка паражаючы ўдары дробабуржуазным і нацыяналістычным элементам.

У лютым 1900 г. Фелікс Дзержынскі зноў арыштоўваецца. Яго трымаюць спачатку ў 10-м павільёне варшаўскай цытазлі, затым у селенкай турме. Два гады турмы, а затым ссылка на 5 год ва Усходнюю Сібір. Па дарозе ў Вілюйск Дзержынскі палажылае другі пабер. На гэты раз Дзержынскі накіроўваецца за граніцу.

З невычарпальнай энергіяй прапуе Фелікс Эдмундавіч.

«Я ападуць, — піша Дзержынскі, — супроць базьдзейнасці партыі ў Польшчы».

У 1905 г. ён арганізуе грандыёзную першамайскую дэмастрацыю ў Варшаве. У адказ на зверскую расправу з дэмастрацыяй Дзержынскі арганізуе ў Варшаве ўсёагульную стачку. У 1906 г. Дзержынскі—залегае стачкоўскага аб'яднаўчата з'езда, дзе ён выбіраецца ў члены ЦК РСДРП.

Некаторы час Фелікс Эдмундавіч прапуе ў Пецярбург, затым зноў вяртаецца ў Варшаву ў сувязі з адбіўшымся правадзім многіх членаў арганізацыі. У каіну 1906 года Дзержынскі зноў арыштоўваецца ў Варшаве, у 1907 г. выносяцца па пат залог, а ў красавіку 1908 г. яго зноў арыштоўваюць і садзюць у 10-ы па-

вільён варшаўскай цытазлі, дзе ён трымаецца ў страшнага пажых умовах.

У каіну 1909 г. Дзержынскі ад праўляюць у ссылку ў Сібір. Праз 7 дзён Дзержынскі зноў улікае і пасылаецца ў Краінае, назважваючы агутць у рускую Польшчу.

У верасні 1912 года Дзержынскі зноў арыштоўваецца, прысуджваюцца за ўлікае да 3 год катаргі. Пасля адбіцця арышту ён перасылаецца ў Маскву, дзе прысуджваецца ў 1916 годзе яшчэ да 6 год катаргі і адбівае зьявляенне ў маскоўскім цэнтрале.

Толькі рэвалюцыя 1917 года вызвадае Дзержынскага. Усё 22 гады ў пажых умовах царскага самадзяржаў па па-стаінанай пагрозы арыштаў і рашчынскіх палкі змарат рэвалюцыі—Фелікс Дзержынскі.

Фелікс Эдмундавіч Дзержынскі ведаюць і любіць масе, як аднаго з лепшых прадстаўнікоў левінскай гвардыі. На ўсёх рашчючых этапах рэвалюцыі партыя Леніна—Сталіна даярала яму самая адказныя ўчасткі. На VI пракастрычынскім з'ездзе партыі большасцю Дзержынскага абіраюць у члены ЦК партыі. Разам з таварышамі Сталіна і Свердловым Дзержынскі ўважлівы ў ваенна-рэвалюцыйны камітэт—штаб рэвалюцыі.

У снежні 1917 года была арганізавана ВЧК, і Дзержынскага ставіць на пост кіраўніка Навадзінчай Камісіі па барацьбе з контррэвалюцыяй.

«Вуржуазія, — газарыць таварыш Сталіна, — не ведала больш неваіснага імені, чым імя Дзержынскага, адбіваўшага сталёвай рукой удары ворагаў пралетарскай рэвалюцыі. Гэра буржуазія—вось чым быў Фелікс Дзержынскі».

Валігасна распраўляўся Дзержынскі з унутранай контррэвалюцыяй—манархістамі, казакімі, асерамі, анархістамі, меншавікамі, бандытамі, буржуазнымі нацыяналістамі, спекулантамі, за спінной якіх сталі ішчынскія арганізацыі замежных буржуазных дзяржаў. З выключнай зоркасцю

і астратой граміў Фелікс Дзержынскі гнейды замежных дыверсантаў і іх унутраных наймітаў.

Па скапанні грамадзянскай вайны партыя даручае Дзержынскаму кіраўніцтва транспартам. І тут Дзержынскі разгортвае кіруючую дзейнасць. Ён ухадзіць з галавой у работу па аднаўленню расстроенага транспарта.

У 1924 годзе партыя ставіць яго на пост старшыні Вышэйшага савета народнай гаспадаркі. Настойны Фелікс будзе, непакідаючы рук, маладую сацыялістычную прамысловасць.

Вялікі працавіт і настаўнік працоўных таварыш Сталін псеў:

«Хочацца адным словам ахарактарызаваць гэта кіруючае жыццё: гарэніне. Гарэніне і геройская адвага ў барацьбе з труднасці».

Таварыш Дзержынскі, які з'яўляўся грозой контррэвалюцыі, меў выключна мяккае і чулае сэрца. Ён адчуваў глыбокую любюць да жыцця, да людзей, да прыроды. Асабліва любіў ён дзяцей. Неадразава вяртаў ён свае мыслі і варажаў свае паучуці да дзяцей.

«Не ведаю, чаму я дзельна любю так, як нікія іншага, — пісаў ён у 1902 годзе ў пісьме да сваёй сястры. — Я ніколі не здолеў бы так палюбіць жанчыну, як іх люблю, і я думаю, што ўмяне народ нашай чароўнай радзімы не мог-бы любіць, больш чым не ўдасных... Часта, часта мне здаецца, што нават маі не любіць так горада, як я».

Дзержынскі шмат зрабіў для барацьбы з дзіяччай беспрывольнасцю, для стварэння дзіяччых працоўных коўмун.

З 1917 г. Дзержынскі з'яўляўся нязменным членам ЦК нашай партыі. Ён быў базілітасны да ўсёх, хто прабаваў парываць адзіноства радю вялікай партыі Леніна—Сталіна. З усёй агітывай страпона, урамотай і смеласцю сваёй рэвалюцыйнага тэмперамента абуртваўся ён на ворагаў народа—гнусных трапкістаў і ішоўсцаў, ужо ў першых выступленнях

якіх супроць партыі ён пачуў і ўбачыў зрадыніцкі і прадзіячкі радзімы, кінуцьшы ім у твар кічку «срашчудны».

Якой базьдзейна нянавісцю да гэтых ворагаў левінска-сталінскай партыі ліма апошня прамова Фелікса Дзержынскага на пленуме ЦК ВП(б) у ліпені 19

Спыніць дзейнасць варожай зграі

Дзейнасцю настаўніца вёскі Храпкава, тэрэшчынскай камісіі калгаса «Свабода», Хойніцкага раёна, Махнач Акіма павіна тэрмінова заняцца пракуратура. Свалкі Махнач, сярод якіх няма а былых кулакоў, пад прыкрыццём выдання рэлігійных абрадаў праводзяць у асяродку вёскаў контррэвалюцыйную работу. Сын Акіма Махнач Нікалай, загадчык тэатральнай школы, карыстаючыся бескампартнасцю райапа, беспаскарна дэкушава пад вучнямі і твораць іншыя варожыя справы. Дачка Акіма Жэня, якая учылася ў гомельскім педінстытуце, дзе яна німаля ворагаў, у свае частыя лясныя дамоў прывозіла бачку дырэктывы як весті варожай работы.

У патасмай дзейнасці Махнач прадае ўзель і яго зяць — аграном Хойніцкай ТЭС Назаронак, якога Махнач забраў да рэбе на кватэру. Па іх заданню калгаснікі ўз'ямаюць і спінаюць (рахунавод калгаса, нават не член калгаса) прадаць калгаснага жараба, а вярнуць грошы, якіх і зяць, пусціў на папярэдне контррэвалюцыйнай дзейнасці. Прадаць жараба яны рыжылі версіей, што яго Украіні. Давярэнае праўленне калгаса павярнула гэтаму. Махнач пастараўся, каб справа аб карабні не атрымава агаляшэння, утайе так, як утойвае ўсе іншыя аграномы, казачычы блытаня і туманнае асты аўтэі.

Патрэба спыніць дзейнасць гэтай варожай зграі.

ГРЫЛЬ, МАРНАВЕЦ.



На танчых вучняў у часах БВА Разведчык тав. Антопаў назірае за рабам, сочычы за тым, каб «праціўнік» не перабраўся на бераг, заняты яго часцо.

Фотэ П. ВАЛЫД.

НЕ ПРЫСЛУХОЎВАЮЦА ДА СІГНАЛАЎ КАЛГАСНІКАЎ

Калгаснікі сельгасарцелі імя Калініна, Яноўскага сельсавета, Пухавіцкага раёна, не раз пісалі ў газеты і раёнавыя арганізацыі аб агіднасцях, тварыхіх у калгасе. Але да гэтага часу Пухавіцкі раённы камітэт і райком партыі не пакаіваці старэйшымся ў калгасе становішчам.

Раёнавыя арганізацыі завозыць рэзультаты ў забуджэнне, паведамляючы ім, што на маіх пісьмах прыняты меры, што былі старшыня калгаса і загадчык МТФ Пядольскі Іван і Федарыччык Васіль за шкодніцтва зняты з работ і арыштаваны. У сапраўднасці яны спакойна працягваюць рабіць свае шкодныя справы.

Цяперашні старшыня калгаса Шкляр Іван груба і на-варварску адносіцца да калгаснікаў. Калі ў яго калгаснікі прасіць каля запусці хвората ў бальніцу ці прывеці друў, то Шкляр пачынае іх лаяць.

Уборка ў калгасе яшчэ не скончана. Больш двух тыдняў на полі тліе выпарбены лён. Капашына ляжа на полі да таго часу, пакуль зусім сапсавалася.

ЗОРКІ.

НА ВІДУ У СЕЛЬСОВЕТА

У газете «Звязда» ад 27 жніўня паведавалася аб грубых парушэнніх паставіны СНК СССР і ЦК ВКП(б) старэйшай калгасе «Прамень» селішчана раёна, Палабела.

Прадуючы ў калгасе на працягу 4 год, Палабел бесчалавечна адносіцца да калгаснікаў, груба папярочы контррэвалюцыйную зааінасць. У 1936 годзе гэты агіднік абіў трактарыста Шабана і калгасніка Кучміскага. Зусім надаяў у часе маляшбы Палабел прыміць п'яны да малярна і абіў 18-гадовага калгасніка Вяліку, падраўнаў на ім звае кашуці.

Палабел сваім «кіраўніцтвам» вялае калгас да развалу. За 1937 год з-за злачыннага догляду і неахопу кармой лая і прыгэнава больш 80 гадоў кароў і маляшкі. Агты складаліся без указання прычым паляжы.

У мінулым годзе праўленне паставіла за прадачы ўзржаве хлеб набыві аўтамышну, але без агты агіднага схода і праўлення Палабел купіў іза веласіпеды. Агты узяў сабе, другім падзільў сваёй сабутыльніка Рабзвіча, які прадаў яго за

475 руб. Праўленне вызначыла Палабелу п'яку за 175 руб., як бескароўнаму калгасніку. Атрыманую п'яку ён прадаў за 475 руб., а з калгаса зарае атрымавае штодзена 4 літры маляна.

Палабел сістэматычна прысваівае калгасныя грошы. Так былі прысвоены 100 рублёў, атрыманых ад ульчэнтароў. У бухгалтэры калгаса можна знайсці шэраг фіктыўных дакументаў. Усе гэтыя дакументы прыняты рэвалюцыйнай камісіяй. Старэйшій рэўізірнік выбар маласіменны калгаснік. Рэвізія калгаса адбылася ў пачатку ліпеня г. г., але да гэтага часу акт рэвізіі не сандаржаваў агульным сходам, і калгаснікі не ведаюць у якім становішчы знаходзіцца фінансавы справы калгаса.

Усе гэтыя агіднасці адбываюцца на вачах сельсавета. Аб злачыннай дзейнасці Палабела на працягу некалькіх год сігналізае райгазета, але гэты разумны калгас прадаўца рабін свае брудныя справы.

А. РУСАНОВІЧ.

ДЫРЭКТАР СВАВОЛЬНІЧАЕ

На Азярчынск лясазаводзе (Талачынскі раён) вялікая бесгаспадарчасць. Дырэктар Хрушчоў увесь час раз'язджае па камандырках. На завозе заіскасапа крытыка. Рабочыя бяжына скажаць слова.

Кіраўніцтва свавольнічае і адзевачна па рабочым. Десары прызваны ў нягоднасць. Амаль што ўся прадукцыя бракаваная. З-за няспраўнасці машыны частыя праці.

РАБОЧЫ.

ВЁСКА ВЕНДРАЖ ЗА 20 ГОД

Урачыста і радасна будзь святкаваць 20-годдзе Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі сямле вёскі Вендраж Магілёўскага раёна. Старыкам вёскі аб чым успомніць і расказаць калгаснай моладзі.

У дарэвалюцыйны час валаасное сёла Вендраж — тыпчыя бядняцкая беларуская вёска. Владкіні памешчыкі маілі і з усіх бакоў спіскалі вузкія пустыя сялянскія загончыкі.

— Ні праіць, ні праехаць — уводзі ўсё панскае, — успамінае 60-гадовы калгаснік Салазанаў Нікалай. — Зямлі ў нас было вельмі мала, жыцьва не было дзе пасвіць. Многа сялян пайав вёскі ўнікала ў Сібір шукаць шчасця, але і там яго не знаходзілі.

Ляпнатнай і цёмнай была вёска. У пентры ле стала парва, побач — манополь і гарча. Была тут адна земская школа, у якой навучалася каля сотні дзяціі заможніцаў. У школе быў адзін настаўнік і поп.

Непазнавальнай стала вёска. З 1935 года тут існуе калгас імя Сталіна. 500 гектараў зямлі, лес, што раней належылі пану, замапаваны на вечнае карыстанне за калгасам. Расце і маішае з кожным годам калгасная гаспадарка. У калгасе ёсць свае жніяркі, сядкі, малярныя і іншыя машыны. У мінулым годзе ў Вендражкі арганізавана машына-трактарная станцыя. Камбайны і трактары прыноўны на калгаснай зямлі. 30 калгаснікаў гэтай вёскі вядуць трактары, кіруюць машынамі.

Заможным і культурным становішча жыцьва ў Вендражкі пабудавана новая поўная сярэдняя школа, у якой 13 настаўнікаў навучаюць 460 дзяціі калгаснікаў. Пабудавана прасторная бальніца на 30 месцаў, якую абстаўляюць тры ўрачы, 2 акушоркі, зубны ўрач. Замест бальніц парквы абстаўляваны клуб і бальнітка. Ёсць ветэрынарная лятэлія. Больш 20 тысяч экзэмпляраў газет і журналаў атрымаваюць жыхары Вендража. Штодзёна на мясцовай пошта атрымае ў розныя пункты Савецкага Саюза да 300 пач.

Мала чаго купіцца ў крамах вясковая бонята ў дарэвалюцыйны час. Але і за дробязю прыходзіла хадзіць у горад нехаваю за 30 кілометраў. Пяпер вёску прадавае чыгуначны плях. Ёсць чыгуначная станцыя. А ў мясцовай краме сельва калгаснікі купіваюць веласіпеды і патароны, ручныя газдзінікі і швейныя машыны.

«Жывем мы вёсела сёння, а заўтра будзе вёселяе» — заборна сьпявае вендражская калгасная моладзь.

РЫХУЮЦА ЦЕПІНУ СУСТРЭЧУ НОВАМУ ПАПАУНЕННЮ

У чырвоаармейскай часці, якой камандуе арганізац тав. Мірошніцаў, узмошнена рыхтуюцца да сустрэчы новага папаўнення. Любоўна абстаўлява інтэр'ет для малых бачкоў. На аэках расставлены весткі, развешаны фіранкі, падлогі ўсыпаны жарожымі. Пры інтэрнае абстаўляваны вучэбныя класы з падладнымі лапамасцімамі на вычужэніі ваяннай тэхнікі. Чырвоаармейскі калектыў мастакаў самазайскаі рыхтуе вечар сустрэчы малых бачкоў.

„У ПУШКАХ ПАЛЕССЯ“

Народны паэт рэспублікі Ягуб Калзе дзямі закончыў новую п'есу «У пушках Палесся» па матывах сваёй аповесці «Дрыгва».

Паладзі адбываюцца на тэрыторыі Палесся ў часе гераічнай барацьбы беларускага народа пад кіраўніцтвам бальшавікоў з белалотскімі акупантамі. Шырока паказан партызанскі рух.

П'еса мабілізуе пільнасць глядача кінкротным паказам каварных метадаў работ польскай дэфенсы.

Ягуб Калзе даў новую п'есу для юбілейнай паставы ў вёскама гарадскому драматычнаму тэатру, дзе яна будзе паказана да XX гадавіны Вялікага Кастрычніка.

СТВАРЫЦЬ ТЭАТР, ДАСТОЙНЫ НАШЫХ ДЗЯЦЕЙ

На працягу многіх год, пад кіраўніцтвам вяртатэа народа з ЦК АКСМБ і пры шкодніцкім паўшпільстве Кіраўніцтва па справах мастацтваў пры СНК ВССР у Тэатры юнага гледача арудава шайка ворагаў народа, агалцельных бандытаў, польскіх шпёнаў, якія прывалі тэатр да поўнага развалу.

Нягоднае кіраўніцтва тэатра (Кавязін і Радкевіч), якое знаходзіцца на поладу ворагаў, разбазарвала налева і направа дзяржаўныя сродкі, заключала пацкамі дагаворы з ворагамі народа. На дзяржаўныя тысячы вылучалі новых «драматургаў» тыпу Кавалі і інш. Усё гэта працякае ў прыльпскай атмасферы непрабурднх п'янак, бытавога разлажэння, пагалага пахалісства і самайствасці. Агданасці тварыліся на вачах і з бласаасавення Кіраўніцтва па справах мастацтваў Насюкевіча і Модала. Апошні, з'яўляючыся начальнікам тэатральнага сектара, прама так і заклікаў тэатры вучыцца ў Тэатра юнага гледача рабоне з драматургамі. Аб становішчы ў Тэатры юнага гледача не раз сігналізавалі асобныя работнікі мастацтва. Але ўсё гэта аставалася без увагі.

І толькі талы, калі развал работы тэатра стаў абурочым, калі на патрабаванне нашай грамадскай былі зняты ак школьны, антэмастасці, адна за другой п'есы Тэатра юнага гледача. — Камітэт па справах мастацтваў рашыў зняць старое кіраўніцтва тэатра. Аднак, зняўшы нягодных работнікаў, кіраўніцтва без старанай праверкі, назначыла дырэктарам тэатра прахадзіма Дольнікава, якога ўжо праз месяц-паўтара прышлося зняць з работ за пеміяна гаспадарчыя справы.

Змяніўшы пільку: з Тэатра юнага гледача на Дзіцячы тэатр, кіраўніцтва на гэтым супакоілася, рашыўшы, што гэтым імя ісіа скончана. А між тым навучальны год у школах пачаўся, а паставоўні спектаклі для школьнікаў Дзіцячы тэатр пачаць не можа. У яго рэпертуары няма ні адной п'есы. Значыць, тэатр павінен неадкладна праступіць да сур'ёзнай, напружанай творчай работы і ў найшарэйшым тэрмін выпусціць хоць-бы адну п'есу. Але і самы карэйшый тэрмін для выпуску п'есы — гэта два месяцы, ды і то пры сур'ёзных умовах. А умова ніяк не сур'ёзныя. На днях тэатр зварачаецца з адпатынку. А праступіць да рэпетыцыйнай работы над Кастрычынскімі спектаклем не можа. Памятання няма. Тэатр туліцца ў адным пакойчыку пры філармоніі. Гэты пакойчык з'яўляецца ўсім: кабінетам дырэктара, кашыцель-

рай, месам работы мастака кіраўніцтва і касай філармоніі. Не лепш сыва з каптарысам тэатра. Ранейшае кіраўніцтва з дзяржаўнай датыцы па 1937 год у 300 тыс. рублёў разбазарыла 250 тыс. руб. Такім чынам на ўсё ражысера-паставоўнавую работу, зарплату калектыву і аранду памяшкання да канца гэтага года асталося ўсяго каля 50 тыс. рублёў.

Дрэнна і з актёрскім складам. Нехачае для юбілейнай паставы актёраў. На 60 роляў п'есы па раманаў Остроўскага «Як гартвалася сталь» — тэатр мае 32 актёры, уключаючы ў гэту колькасць і ўдзіву ў Дзіцячы тэатр Ленінградскую беларускую драмстудыю. Да таго-ж 13 наладзена асобных актёраў тэатра ў гэтым годзе прызываюцца ў раён РСЧА.

З усяго гэтага ясна, што выпуск Кастрычынскага спектакля «Як гартвалася сталь», як і ўся работа Дзіцячага тэатра, знаходзіцца пад сур'ёзнай пагрозаў араву. Начальнік кіраўніцтва па справах мастацтваў т. Ткачовіч ужо некалькі месінаў займаецца нічога не даючымі, пустымі абяцаннямі. Пакуль-жа нічога абсалютна не зроблена: ні ў асносіах сабеа работы тэатра — памяшкання, ні перагладу каптарысам, ні папаўнення тэатра актёрскімі кадрамі.

Ішча на парадзе работнікаў мастацтваў высюўляецца прапанова аб лічці Дзіцячага тэатра з калектывам расфарміраванага Тэатра рабачай моладзі — адаровым, малявым прапагандольным калектывам. Асабілы сепс набывае гэта прапанова пры стварыўшыся на сёння становішчы з Дзіцячым тэатрам. Гэты тэатр, маючы ў наяўнасці ўсёе актёрскі склад былога Трама, мог-бы без асаблівых затрат (пры захаванасці маемасці Трама) за два-тры тыдні лёгка аднавіць дзешыя свае паставоўкі. Асабіныя з іх «Прапал будзе», «Музыкапккая каманца», прайшоўшыя каля 300 разоў, могуць паісці і для дзяціі. Такое мерапрыствэ дало-б магчымаць не больш, чым праз месяц адкрыць спектаклі для школьнікаў і адпачава працаваць над выпускам п'есам да XX гадавіны Кастрычніка. Важнейшай умовай для рэалізацыі гэтых мерапрыствэаў з'яўляецца памяшканне.

Становішча, у якім знаходзіцца зараз Дзіцячы тэатр, не можа быць прыёмным. В. СТЫЛЬМАХ, В. БЕЛКІН.

ШКОДНАЯ ПРАКТЫКА

З сёння пачаўся 1937 г. металазавод «Чырвоны металіст» імя Кірава (с. Віцебск) не выконвае сваёй вытворчай праграмы. Заводскі камітэт (старшыня Лебедзеў), партыйны камітэт (сакратар Палжам) зусім не цікавяцца вытворчым жыллем завода, лічычы, што гэта не іх справа.

На завозе, як сістэма, практыкуюцца штурмаўшчына. З пачатку годады ў пях поўнае заіпша. Рабочыя хваляць з меса на меса ў пошуха работы. Але як толькі пачынаюць капен годады — пачынаецца бегатня, работа ў даве змені. Дыспетчэр завода Шыдлоўскі і тэх-

нічны дырэктар Крыгер тады не выходзяць па пэтых сутках з завода. Іальнапераблыны ўчастак з пачатку года прапуе дрэнна. За першае паўгоддзе ён выкапаў плац на 85 проц. На аб'яўшася вытворчай парадзе была вынесена паставова аб штодзённым выпуску чатырох машына. Але дзе не выконваюць. Агны рабачыя перагружаны, а ішчы нехапае работы і яны прастойваюць пэлымі гадамі.

Начальнік пака і майстар т. Карловіч не прымаюць ніякіх мер для зжыцця гэтых агіднасцей.

А. СТАМІКЕВІЧ.

НЕ РЫХУЮЦА ДА ЗІМЫ

Да апошняга часу кіраўнікі камбіната «Везувій» (Гомель), яшчэ не праступілі да падрыхтоўкі да зімы. Амаль усе дахі ў пахах папсаваліся, плакуць і патрабуюць тэрмінова рамонту. Не лепш і ў жылльных дамах. У сямейным інтэрнае абвальваецца штуркатурка.

Асцуніць увагі і клопатаў аб рабачым павыла да вялікай п'якучасці. У першым квартале прынята на работу 48 чалавек, а ўшло 60. За другі квартал прынята 66 чалавек, звалілася 81. Пра-

поўная дысплыліна астабла, асабіва ў механічным пяху. Дырэктар камбіната Захавцін, адэрваўшыся ад мас, акружыў сабе пазароннымі людзьмі.

Асцоль зусім зразумела, чаму на камбінате зрываецца вытворчая праграма па фанеры асабга прызначэння, распе брак і прастой станкоў.

КАРНЕЕВ.

ВОРАГІ УЗНАЧАЛЬВАЮЦЬ РАЕН

Падрыўная работа задых ворагаў папада панеса намяла школы Халопеніцкаму раёну. Ворагі народа, розныя прахадзімы і цёмныя асобы акаваліся на адзасейных участках работы.

Старшыні калгаса «Чырвоны барэц», Дубаўскага сельсавета, працуе член партыі Муравіцін. Брат яго пазаўлен золі за апацызам, за сувязь з шпёнамі. Браты патрымаваліся паміж сабой сувязь. «Колчуст» Муравіцін з'яваецца над калгаснікамі, жывіа іх, раскарвае калгаснае сабро. Гэтыя факты і ім падобны ўжо вельмі даўно вядомы райкому ВП(б). І ўсё-ж Муравіцін і сёння астэацца ў партыі і старшыней калгаса.

8 ліпеня ў артыкуле «У Халопеніцкім груба парушаюць совескія законы», «Звязда» расказала — сваім чынам аб агтысөөвчых справах старшыні Краснаўскага сельсавета Нікадэі. Ён неаказана штрафуе насельніцтва і адбірае маемасці, свавольнічае. Ніякім Нікадэіні хадзіць да таго, што ён адбірае каля ў грамзаяцкі Стэльховіч і такі талы, калі яна павіна везці ў бальніцу хворая дзіця. У Халопеніцкім выязджае пом. пракурора рэспублікі тав. Ключ. Сігналы «Звязды» поўнасю пацярпаўшаца. Устанавіўшыся новыя алачывы: Нікадэіна з'яваецца над наведальніцкай сельсавета. Ён выштуркуе іх з памяшкання сельсавета. Устанавіўшаца, што ўпаўнаважаны камітэта загадвае Маніцкаў таксама прымаў удзел у многіх злачынствах. Разам з загадчыкам Заготнін зусім не робіць сабою налігу расправу над сёліянам Дубаўскага сельсавета Валызаравым. І што-ж! Можа злучыцца пакараны паказальным суждз. Нічога падабнага. Пры натуральні пракураторы пемстубілі і старшыням падтрыманні

раённага «кіраўніцтва» прахадзімца Нікадэіна і сёння «кіруе» сельсаветам.

Не менш старанна сакратары Халопеніцкага РК КП(б)В Місінкевіч і Зяновіч заваяюць агтысөөвчкія справы сваёй змалюя з Польшчы ўпаўнаважана Маніцка. Гэтай загадчыкай асабе даверана пасада сакратара парткома партарганізацыі РК.

Даўгі час старшыней Вяліка-Хальнявіцкага сельсавета працаваў «сломасомлен» Карадэў. Аб яго агтысөөвчак дэцінасці можна было-б расказаць вельмі многа. Гэты стаўленік старшыні РК Кіша сістэматычна займаўся вымагаўшымствам прадаўцаў з калгасаў, браў хабары, самазольна штрафаваў, адбіраў маемасці і прысвайваў сабе, з'яваецца над насельніцтвам, п'ястваваў, жмў, як кажуць, на шырокую талю. Да Карадэва часта прыязжалі Кіш, Місінкевіч, разам п'яствавалі, клопалі па плячу і прыгэзарвалі: «Маладзец, Карадэў, дзейнічаў!». Начальства не скупілася на пахвалы, паказуны. На ўсёх нарадах Карадэва пелі перафамбы. Як «сперадалому» сельсавету ўручылі пераходны сям РК КП(б)В і РКВ, асабіста Карадэва прамірвалі патэфонам, грашыма.

Адвоічы начальства — Кіш, Місінкевіч, Зяновіч, загадчык раймаддзела Барысенка — паехалі ў В.Хальнявіцкі сельсавет на падажанне. На кватэры ў гаспедыра Карадэва п'яствавалі да страці розуму. Начальства бугавала — піць, так піць! Паслуханны Карадэў атрымаў загал за загалом — водку! А пака рапіну «паціўнічыя» ваяліся п'янымі на ганку.

Становішча зразумелым, чаму шкодніцтва ў Халопеніцкім раёне прынята тэля шырокае размяры.

У Краснаўскім сельсавете ёсць 87 аднаасобнікаў, усе яны пазаўлены зямлі.

У Грышкаўскім сельсавете — 30 аднаасобнікаў, усе яны пазаўлены зямлі. Такое становішча ва ўсіх сельсаветах.

Паставіны паставова СНК СССР і ЦК ВКП(б) ад 2 жніўня не выканана. Раёнавая камісія наменіла 78 калгасаў, якім павіна быць пералава 4.900 гектараў ляўз'яўскага і мясцовага значэння. Фактычна-ж калгасы лесу яшчэ не атрымаі, бо, па прызначэнню самаго загадчыка раймаддзела Барысенка, у 36 калгасях пытанне аб перадаваемых лесах не абмяркоўвалася на сходах калгаснікаў. Ні ў адным калгасе атрымаваліся лес не занесены ў акт на вечнае карыстанне зямель.

Яшчэ вясной пількі лікзіваны 2 шкодніцкія арганізацыі саўбасы, а да гэтага часу захоўваюцца межаныя ачыкі былыя саўбасы. Калгас «Чырвоны Кастрычнік», В.Хальнявіцкага сельсавета, атрымаў зямлю ад лікзіванага саўбасы «Янаўшчына». Да гэтага часу яна не ўнесена ў акт на вечнае карыстанне зямель. Такое-ж становішча і ў калгасе «Пролетарская перамога», Грышкаўскага сельсавета, які вясной атрымаў зямлю ад лікзіванага саўбасы «Халопеніч». Лес калгас атрымаў за 13 кілометраў.

Ёсць у райвыканкоме скаргі аб тым, што не вернуць шкодніцка адрывана прысудзілі зямля. Але раёнае кіраўніцтва стала на плях сабатажа гістарычнай паставы партыі і урада.

Класавыя ворагі прыклалі нямаля намаганіяў, каб вывесці са строю калгасныя коней. За 1936 год у Халопеніцкім раёне пала 310 коней. Шкодніцкая дзейнасць ворагаў народа асталося беспаскарнай. Як вынік за 8 месяцаў 1937 года падзеж павялічыўся — пала 392 коней. Прыкладуў беспаскарнай дзейнасці ворагаў народа ў сельсаветах і калгасах можна прывесці вельмі многа.

Усё гэта становіцца зразумелым, калі прыглядзецца да палітычнага твару кіруючых кадраў раёна.

Вось апарат РК КП(б)В. Інструктарам працуе нейкі Місін. Раёні ён прапанаў старшыней Камчыскага сельсавета. «Правадзіць» ён грубасцю, незаконнымі штрафамі і ізіном маемасці, прыгаваннем руды да калгаснага дабра і вочаўцірабельствам. У раёне ўсе ведаюць Місінка, які палітычна і ў бытавых адносінах разлажываецца чалавек. Пацінуўшы жоку з трыма жэнымі ён жэніцца ў другі раз. Пацінуўшы другую, ён жэніцца на трэцяй жэніцэ. Не пацінуўшы трэцюю, ён з'яваецца з чацвертай...

У канцы красавіка г. г. Місін прыходзіць да фельдчара Аржаніка і дабіваецца, што той лее яму рашіт на мелякменты для аборту. У аптыні выдзавал медыкаменты амаўляюцца. Справа даходзіць да скардана. Мелякменты ён тут не атрымаў. І ўсё-ж у пачатку мая быў зроблен падполны аборт, жэніцэ была даставлена ў бальніцу з вялікім кровацяеннем. Значыцца гэтага вяртотніка РК КП(б)В старанна хавае і па гэты час. Хавае таму, што Місін іхі цёмны сабутыльнік, саўзельны ўсіх пелых спраў.

Загадчыкам учота РК КП(б)В працуе сямі кулака Маурыян. Працуючы ў Круцкім раёне (разам з Місінкевічам і Кішам), ён выключыў з партыі за грубае парушэнне рэвалюцыйнай законнасці. Маурыян сістэматычна з'яваецца над сям'ёй. Як і Місін, ён даўно страціў сваё чалавечэ аблічча. Да паловай распушчаныя Маурыян выкарстаў памашканне РК КП(б)В.

Інструктарам райкома працуе таксама нейкі Серафімаў. Мінулае яго — загадчына. Гэта распусна ў бытавых адносінах асоба.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ

Згодна паведамленням агенства Эспань, 8 верасня рэспубліканскія войскі працягнулі працоўнае на арагонскім фронце, пазнейшымі свае пазіцыі каля Сітэро і каля Ібра да Баса. Рэспубліканскія войскі заняты зараз ачысткай ад руін вуліц Бельчыта пасля паўторнай наветранай бомбардыроўкі мясцінкі. У раёне Бельчыта сільна пачалі работу на ўзбярэжжы і на пачатку, адважаных у мясцінкі.

Авіяныя мясцінкі бомбардыраваў і абстрэльваў з кулямётнай раёна, размешчаны паміж Фуэнта Тодас і Сіера Горда. Не гледзячы на гэта, рэспубліканская пяхота атакавала пазіцыі непрыяцеля ў гэтым раёне, наносычы яму вялікія страты.

Мясцінкі па-ранейшаму перакрываюць войскі з паўночнага і цэнтральнага фронтоў на ўсходні. Прабылі ўжо італьянскія брыгады і матарызаваныя часткі. На аэрадромах усходняга фронту, якія знаходзіліся ў руках мясцінкі, сканцэнтраваны буйныя авіяцыйныя сілы.

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

Згодна паведамленням агенства Эспань, 8 верасня прайшоў параўнава спакойна. Толькі ў раёне Французскага маста 3 газаўныя працоўныя бой. Рэспубліканскія авіяныя рабіла рейды над лініямі мясцінкі.

Войскі мясцінкі 9 верасня працягнулі атаку ў ваколіцах Серо Пінгарон, але былі адкінуты.

ПАУНОЧНЫ ФРОНТ

Агенства Эспань перадае наступныя навіны аб атакаваў на паўночным фронце. Пасля інтэнсіўнай артылерыйскай падрыхтоўкі мясцінкі 8 верасня 5 раз атакавалі пазіцыі рэспубліканцаў у сектары Арамаес (Сера да Куэра). Усе атакі мясцінкі адбіты, а ў рэшце рэшт рэспубліканцы перайшлі ў контрнаступленне і прымуслі мясцінкі ўпыхаць. Мясцінкі страцілі больш тысячы забітых, 1 танк мясцінкі знішчаны.

9 верасня мясцінкі атакавалі рэспубліканцаў у раёне Масуко. Рэспубліканскія войскі спачатку некалькі адступілі, але, перайшоўшы ў контратаку, зноў занялі свае пазіцыі. Захвачаны два станковыя, ручны кулямёт і два снагі непрыяцеля. 9 верасня мясцінкі аказалі напад на пазіцыі рэспубліканцаў у прыбярэжнай паласе, але былі адкінуты.

9 верасня эскадрылля рэспубліканскіх самалётаў бомбардыраваў ваенныя аб'екты мясцінкі ў Малазе. (БЕТА).

МЯСЦІНКІ ЗАХВАЦІЛІ АНГЛІЙСКІ ПАРАХОД

ЛОНДАН, 9 верасня. (БЕТА). Як паведамляе агенства Рэйтар, адміралтэйства павярдае, што англійскі параход «Стануолд» водазмяшчэннем у 1019 тон захвачан 8 верасня тэрорыстай лодкай мясцінкі каля іспанскага ўзбярэжжа ў трохмільняй зоне недаўка ад Рыва да Селья, у Біскайскім заліве.



Чу-До — знамяніты правадыр кітайскай Чырвонай арміі — выступае на мітынгу. (СФ).

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У КІТАІ

НАСТУПЛЕННЕ ЯПОНСКІХ ВОЙСКУ ПРАВІНЦЫ ШАНЬСІ

ШАНХАЙ (буйнейшы порт Кітаі). 10 верасня. (БЕТА). Як паведамляе агенства Домай Юсіні, у ноч на 9 верасня японскія войскі, працоўначыся на захад ужо частку Бейнін-Суйюань, уступілі ў правінцыю Шаньсі і, заняўшы кітайскія пазіцыі на поўдзень ад Янго, працягнулі наступленне ў паўднёва-заходнім напрамку да горада Дагун. Кітайскія газеты павярдаюць захват японскімі войскамі сталіцы Іянчжэнь (на Бейнін-Суйюаньскай чыгуны ў правінцыі Шаньсі). Першая атака на Іянчжэнь была зроблена 6 верасня японскай кавалерыяй пры ўдзеле 50 броняўтамабіляў і 30 самалётаў. Гэта атака была адбіта. Кітайскія войскі страцілі 23 афіцэраў і 400 салдат забітымі і раненымі. У той-жа дзень японцы працягнулі новую атаку, у якой прымаў удзел не менш 10 тысяч японскіх салдат. Газета «Сіньвэньбао» ўказвае, што японцы ў гэтай атацы прымаюць агульны матары, і ў рэшце рэшт кітайскія войскі панеслі вялікія страты.

УПАРТАЕ СУПРАЦІўЛЕННЕ КІТАЙСКІХ АТРАДАў

ШАНХАЙ, 10 верасня. (БЕТА). Бамбардыроўка горада Баошань працягвалася безупынальна 4 дні. Там знаходзіцца толькі бязлічэнны кітайцаў, які аказваў японцам упорнае супраціўленне. Пасля бомбардыровак і ясных баёў, акружаны з усіх бакоў горад быў захвачан японскімі войскамі. Аля гэты кітайскіх войск вестак няма. Вялікіх уце байны геранія агніваю на сваіх пастах.

За тры кіламетры на поўнач ад Лодзяна кітайскія войскі захавалі мост і пераход шасэйнай дарогі Додзянь-Люха.

У Шанхаі за апошнія суткі інтэнсіўна былі па-ранейшаму авіявалячы ў раёне прыстані Юкоп.

Японская авіяцыя два разы бомбардыраваў Шанхаі. У часе ранішняй бомбардыроўкі было забіта звыш 100 мірных жыхароў. У будынку кітайскага хвосцкага штаба ўжо няма пажар.

8 верасня кітайская авіяцыя зрабіла тры пачаткі палёты на японскія ваенныя судны, якія стаялі на рапе Ваньш. Некалькі бомб было скінута на ваеннае судно «Ізумо» і на японскія пазіцыі ў раёне Янцзюнь (паўночна-ўсходняя частка Шанхаі).

8 верасня ў Шанхаі з 4-х японскіх транспартаў высадзілася 4500 салдат японскіх механізаваных частак.

ТЭЛЕГРАМА АРМЯНСКІХ АРГАНІЗАЦЫЙ У БАСТОНЕ—ТАВ. В. М. МОЛАТАВУ

Сумеснае пасляджэнне амерыканскага камітэта дамогай Арменіі і іншых армянскіх арганізацый у Бастоне (ЗША) праслала на імя старшыні Саюза народаў СССР тав. В. М. Молатава тэлеграму, у якой гаворыцца:

«Алі 150 секіях, дзсяткаў тысяч членаў і спачувачых вітам і вшчум Вас, а праз Вас і ўсё вялікі савецкі народ і ў асаблівасці з самай демократычнай Сталінскай Канстытуцыяй. Мы пшаслівы і горды тым, што Арменія прымае ўдзел у барацьбе і перамогах Савецкага Саюза ў якасці армянска члена. Савецкі Град вырастаў армянскі народ ад канчатковага знішчэння, узяў яго за становішча роўнасці і адкрыў яму шлях да шчасця, культуры, прагрэсу. Мы дзякуем за ўсё гэта, а таксама за бацькоўскія клопаты аб армянскіх імігрантах. Мы пшаслівы ведаць, што здарнікі Савецкага Саюза і ўсеагульнага міру не змагі і не змогуць ажывіць свае маты дзякуючы ніякай савецкага ўрада і савецкага народа, дзякуючы лоніска-сталінскай нацыянальнай палітыцы і дзякуючы мошняй дружбе брацкіх народаў.

Мы абурэннем даведзілі, што траікіска і нацыяналістычныя агенты імперыялістаў імкнуліся атарваць Арменію ад Савецкага Саюза і селяі насенне нянавісці да брацкіх народаў.

Даюў шпёнаў і здарнікаў міру, прагрэса і демократыі!

Няхай жыць вялікі Савецкі Саюз — перадавы ахатар за справу свабоды, прагрэса і міру!

Старшыня САРКІС М. НАСПАРАН.

НА ПОШУКІ САМАЛЁТА „Н-209“

МЫС ЖЭЛАНІЯ—ЗЯМЛЯ ФРАНЦА-ІОСІФА

Зьеню самалётаў тав. Вадап'янава зрабіла пасадку на в. Райнер

Пасля тамлівага чакання падвор'я самалёты экспедыцыі Героя Савецкага Саюза тав. Швэцела ў 7 гадзін 35 мінут 10 верасня падляліся ў паветра. Праз 5 мінут самалёты пастроіліся і лятлі курсам на востраву Рудольфа.

Праз гадзіну зьеню самалётаў экспедыцыі ішло над супыльнай воблачнасцю, якая закрывала Баранцава мора. Самалёты трымаі пастаянную сувязь з радыёстанцыямі на мысе Жэланія, у бухце Тіхай і на востраве Дэйкопа.

Пасля 2-газіннага палёту зьеню самалёты падляліся да Зямлі Франца-Іосіфа. У 9 гадзін 45 мінут радыёстанцыя на востраве Дэйкоп прыняла радыёграму флагаўмана экспедыцыі Героя Савецкага Саюза тав. Спірына з борта самалёта «Н-170»: «Мыс Жэланія—Нікітін. У 9 гадзін 37 мінут падлялі да архіпелага Франца. Маяк працаваў добра. Дзякую Вам, Маяк можна пагасіць. Прывітанне. Спірын».

Калі самалёты знаходзіліся над Зямлёй Франца-Іосіфа, пачаліся экспедыцыі тав. Швэцелу запытаў на радыё начальніка палярнай станцыі на в. Рудольфа тав. Лібіна аб становішчы падвор'я ў раёне станцыі. Атрымаўшы ад тав. Лібіна паведамленне, што над востравам Рудольфа ніякай сабачнасці тав. Швэцелу прыняў рашэнне

зрабіць пасадку на адным з востраваў архіпелага, не закрыты воблачнасцю.

У 11 гадзін радыёстанцыя на в. Дэйкоп прыняла радыёграму з борта самалёта «Н-172». Камандзір гэтага карабля Героя Савецкага Саюза тав. Алексееў радыёраваў, што самалёт «Н-170» тав. Вадап'янава і «Н-171» тав. Молатава селі на востраву Райнер і сам іх таксама ідзе на пасадку.

У 12 гадзін тав-ж радыёстанцыя прыняла радыёграму з борта флагаўманскага карабля «Н-170». Камандзір зьеню самалётаў экспедыцыі Героя Савецкага Саюза тав. Вадап'янава паведаміў наступнае: «Селі на востраву Райнер. Бухта Тіхай закрыта. Маторы накрылі пелымі чахламі. Аэрадром найшэсшы».

Вадап'янаў».

Вострав Райнер—адзін з астравоў архіпелага Зямлі Франца-Іосіфа—размешчан на поўдзень ад вострава Рудольфа на 50 км. Вострав Райнер амаль круглай формы. У паўночна-ўсходняй частцы яго ёсьць невялікі і адны выступ—мыс Вярэчанна. Паверхня вострава пакрыта супыльным жэланым купалам, вышыня якога дасягае 320 метраў над узроўнем мора. Дыяметр вострава Райнера—12 кілометраў. (БЕТА).

ГЕРОІ СОВЕЦКАГА САЮЗА

ТТ. ГАЛАВІН І СЛЕПНЁУ У БУХЦЕ ТІКІ

БУХТА ТІКІ, 10 верасня. (БЕТА). 6 верасня Герой Савецкага Саюза тт. Галавін і Слепнёў на гірсамале «Н-206» вылезлі з Дузэнці ў Тікі. Не гледзячы на нізкія волькі і туманы, гірсамалёт развіваў вялікую хуткасць. Машына хутка перанясла над Хатанай. На меры працоўнага на ўсход прыкметна пампала. У змярканні зрабілі пасадку ў вусці ракі Оленек. 7 верасня раніцай меркавалі пераляцець у Тікі, але разбухавалася мягчэца, лятаючы лётку стала кізаць на якарх на хвалях Оленька. Запусціць халодныя матары пры такім назвор'і не ўдалося.

Прыляў Героды ў Усьць-Оленек суцаў з вялікім сьвятлом на раку Оленек прайшоў першы каравап суднаў на чале з парадом «Чарнышевскі». які даставіў праз мора Іапцезых тавары.

Прабыванне ў Усьць-Оленьку экіпаж скартаваў на паведавані маляў адважанага заяваўальніка Артыка Прычыншчыца.

8 верасня стаяла марозная надвор'е. Маторы машыны, прыстававаны да лінейнай работы на ўмераным кіламе, ніяк не запускаліся. Іамаў дзель безрэзультатна падаравалі іх механікі Чачын і Фрутанкі.

Вылезцець удалося толькі 9-га, калі некалькі пацілаца. У 5 гадзін 23 мінуты на маскоўскаму часу гірсамалёт падняўся з Оленька і затым забарэждам мора Іапцезых пратокамі дзяткі Леня прайшоў да Тікі і ў 7 гадзін 25 мінут апусціўся ў бухце. (БЕТА).

Зараз уся работа тэатра ідзе пад знакам падытоўкі да XX гадавіны Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Вялікую галавіну тэатр сустрае дзвума новымі праграмімі. Пахтуюцца да пастапоўкі: «Салавей» З. Вядуці — п'еса, пісаная па аднайменнай аповесці пісьменніка аб сялянскіх хвалеваных войнах XVIII стагоддзя на Беларусі, і п'еса Шэйліна і Бр. Тур «Вочная стаўка» на тэму барацьбы з дыктыратурай і шпёнамі ў нашай краіне.

Апачта гэтага рэпертуару тэатра за зімі сезон абавянацца новымі артыянальнымі п'есамі беларускіх савецкіх пісьменнікаў і драматургаў. Тэатр працуе сумесна з аўтарамі над п'есай К. Браўнін «Партызаны» з часоў грамадзянскай вайны і над п'есай М. Клімковіча «Каліярыя Жарнасек» з часоў прыгожніцтва на Беларусі.

Трэба сказаць, аднак, што тэатр пачынае зімі сезон у дэкаў ніжэйшых умовах. Стары будынак патрабуе грунтоўнай раканструкцыі. Тэатру даводзіцца праводзіць рэштныя ў рабочых клубах з-за перыстаганасці свайго намішанна. Плянкі і меркаваны аб раканструкцыі будынка, аб стварэнні гаспадарчых базы астапола без удзелу з боку Кіраўніцтва па справах мастацтваў пры СНК БССР. Напсета і патрабуе хуткага вырашэння пытанне аб падытоўцы караў малодзых актараў, аб арганізацыі тэатральнага вышчышча. Тэатр мае вялікую патрабу ў стварэнні спрыяльных умоў для творчай работы.

У асноўным агароны і вольныя калегі тэатра, пачынаючы зімі сезон, выкарчоўваючы астаткі школьніцкай дзейнасці выкрытых ворагаў народа, якія кіравалі тэатрам, ставіць сваёй першачарговай задачай сустраць 20-гаддзе Кастрычніка новымі творчымі поспехамі, новымі поўнаціннымі спектаклямі, дастойнымі вялікай галавіны. Гэтага чакае ад тэатра глядач сталіны БССР.

Алмазны рэдант Д. В. ЮРНОУ.



Учора пачаў свой зімовы сезон у Менску Беларусі Дзяржаўны драматычны тэатр. НА ЗДЫМКУ: артыст Ямпольскі ў ролі Лефлеша ў п'есе «Суплы» Мельера. Фото С. Грына.

У БЕЛАРУСІМ ДЗЯРЖАўНЫМ ТЭАТРАМ

АДКРЫўСА ЗІМОВЫ СЕЗОН

Спектаклем «Ваўкі і авечкі» сьенія адкрывае зімі сезон Беларусі Дзяржаўны драматычны тэатр.

Не так даўно тэатр вярнуўся з паўтрамесаўных гастролей на Украіне — у гг. Сталіно і Марыупалі.

Зараз уся работа тэатра ідзе пад знакам падытоўкі да XX гадавіны Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Вялікую галавіну тэатр сустрае дзвума новымі праграмімі. Пахтуюцца да пастапоўкі: «Салавей» З. Вядуці — п'еса, пісаная па аднайменнай аповесці пісьменніка аб сялянскіх хвалеваных войнах XVIII стагоддзя на Беларусі, і п'еса Шэйліна і Бр. Тур «Вочная стаўка» на тэму барацьбы з дыктыратурай і шпёнамі ў нашай краіне.

Апачта гэтага рэпертуару тэатра за зімі сезон абавянацца новымі артыянальнымі п'есамі беларускіх савецкіх пісьменнікаў і драматургаў. Тэатр працуе сумесна з аўтарамі над п'есай К. Браўнін «Партызаны» з часоў грамадзянскай вайны і над п'есай М. Клімковіча «Каліярыя Жарнасек» з часоў прыгожніцтва на Беларусі.

Трэба сказаць, аднак, што тэатр пачынае зімі сезон у дэкаў ніжэйшых умовах. Стары будынак патрабуе грунтоўнай раканструкцыі. Тэатру даводзіцца праводзіць рэштныя ў рабочых клубах з-за перыстаганасці свайго намішанна. Плянкі і меркаваны аб раканструкцыі будынка, аб стварэнні гаспадарчых базы астапола без удзелу з боку Кіраўніцтва па справах мастацтваў пры СНК БССР. Напсета і патрабуе хуткага вырашэння пытанне аб падытоўцы караў малодзых актараў, аб арганізацыі тэатральнага вышчышча. Тэатр мае вялікую патрабу ў стварэнні спрыяльных умоў для творчай работы.

У асноўным агароны і вольныя калегі тэатра, пачынаючы зімі сезон, выкарчоўваючы астаткі школьніцкай дзейнасці выкрытых ворагаў народа, якія кіравалі тэатрам, ставіць сваёй першачарговай задачай сустраць 20-гаддзе Кастрычніка новымі творчымі поспехамі, новымі поўнаціннымі спектаклямі, дастойнымі вялікай галавіны. Гэтага чакае ад тэатра глядач сталіны БССР.

Алмазны рэдант Д. В. ЮРНОУ.

ДАЛАРСЭ І БАРУРЫ АБ НАСТУПЛЕННІ РЭСПУБЛІКАНЦАУ НА АРАГОНСКІМ ФРОНЦЕ

ВАЛЕНСІЯ, 8 верасня. (БЕТА). Орган Компартыі «Фронт роко» абудыла артыкул Даларэ Ібаруры аб значэнні наступлення на арагонскім фронце. Тав. Даларэ Ібаруры (Пасінарыя) прысутнічаў пры ўзяцці горада Бельчыта рэспубліканцамі.

Азначачы энтузіязм і герызм рэспубліканцаў у часе наступлення на Бельчыта, тав. Даларэ Ібаруры падкрэслівае, што ў гэтых баях у азімнім парыве

ўдзельнічалі байцы розных палітычных поладцаў. Аднак, нельга забываць, гаворыць далей тав. Даларэ, што вораг выхтуцца да раванна. «Толькі адзіноства ў тылу такое-ж, як і на фронце, можа прывесці да новай перамогі. Вайна даказала, што пераможцы можа толькі моцны і перапушны народны фронт».

Артыкул тав. Даларэ Ібаруры эканчываецца заклікам да працоўных Іспаніі і Італіі: мадаваць народны фронт—запог перамогі.

ГЕРМАНСКІ ўРАД АДМОВІўСА АД УДЗЕЛУ ў МІЖЗЕМНАМОРСКАІ КАНФЕРЭНЦЫ

БЕРЛІН, 9 верасня. (БЕТА). Германскі ўрад аказаў адмаўленнем на англа-французскае запрашэнне прыняць удзел на канферэнцыі міжземнаморскай дзяржаў у Ніоне. Афіянальна паведамыцца, што германскі ўрад у сваёй адказнай ноце, па ўгадненню з італьянскімі ўладамі, прапанаваў замест склікання асабй канферэнцыі, перадаць увесь комплекс пытанняў па абмеркаванні Лонданскага камітэта на нефуаанню.

У ноце падкрэсліваецца непрыязнь Германіі да новых калектывных пагадненняў. У заключэнне ноце адзначае салідарнасць германскага ўрада з Італіяй, у сувязі з пазіцыяй апошняй у пытанні аб вынавачаных, якія прадуўлены ёй у ноце савецкага ўрада.

Нога Італьянскага ўрада змяшчае аргументацыю, аналітычную той, якая прыводзіцца ў германскай ноце.

ЛОНДАН, 9 верасня. (БЕТА) У сувязі з адмаўленнем Германіі і Італіі прымаць удзел у міжземнаморскай канферэнцыі, агенства Рэйтар паведамляе, што не можа быць і гутаркі аб адмене канферэнцыі з-за адсутнасці на ёй Італіі і Германіі.

Як думаюць, піша далей агенства, англійскі ўрад не можа абмярлоўваць прапанову Германіі і Італіі аб перадачы пытанняў аб ліквідацыі пярэтва ў Міжземным моры ў Міжнародны камітэт па нефуаанню.

Англія рашыла дабіцца на канферэнцыі хуткага поспеху, для чаго прынята рашэнне выкалючыць з дыскусіі налічаныя пытанні і абмярлоўваць толькі тэхнічныя. У заключэнне агенства піша, што, наколькі да гэтага часу няма адказа ад Албаніі, магчыма, што на канферэнцыі будучь прадстаўлены: Англія, Францыя, СССР, Турцыя, Егіпет, Грэцыя, Югаславія, Балгарыя і Румынія.

МІЖНАРОДНЫ ШАХМАТНЫ ТУРНІР У ЗЕМЕРЫНГУ

ВЕНА, 10 верасня. (БЕТА). На другім туры Міжнароднага шахматнага турніра ў Земерынгу Ражэўскі (ЗША) выйграў у Эліскаса (Аўстрыя). Унічна закончылася партыя Рагозіна супроць Кераса (Эстонія), сыграная ў 40 ходаў. Афіянальна паведамыцца ачытае дабрую ігру малодша савецкага чэмпіёна. Унічна закончылася таксама партыя Капа-

бланка (Куба) супроць Петрова (Латвія) і Флора (Чэхаславакія) супроць Файна (ЗША). На нічыю скончылася закончыцца адкладзеную ў першым туры партыю Флор і Керас.

Становішча па турніры наступнае: Ражэўскі — 2 ачкі, Рагозін, Флор і Керас па аднаму, Капабланка, Файн, Эліскаса і Петроў па палове.

КІРАўНІЦТВА ДЗЯРЖСТРАХА НКФ БССР ПРЫМАЕ

ПРАЗ СТРАХАВЫЯ ІНСПЕКЦЫІ РАВНІНХ І ГАРАДСКІХ ФІНАНСАВЫХ АДЗЕЛАў І СТРАХАВЫХ АГЕНТАў.

ДАБРАВОЛЬНАЕ ЗВШАКЛАДНОЕ СТРАХАВАННЕ АЗІМЫХ ПАСЕВАУ СЕЛЬСЬГАСПАДАРЧЫХ КУЛЬТУР

У КАЛГАСАХ І ПЯРВІННЫХ КААПЕРАТЫВАХ. СТРАХАВАННЕ ЗАКЛЮЧАЕЦА НА УСО ПЛОШЧУ АЗІМЫХ ПАСЕВАУ, АБО НА АСОБНЫЯ КУЛЬТУРЫ АЗІМАГА ПАСЕВУ АД ВЫМАЧКІ, ВЫМАРЗАННЯ, ВЫПАВАННЯ, ПАВДКІ І АД ГРАДАБІЦЦА, ЛІУНЯ, БУР І АГНІУ НА КАРНІУ У ПОУНАЙ КАШТОУНАСЦІ ўРАДЖАЮ ПА ДЗЯРЖАўНЫХ ЗАГАТОВУХ ЦЕНАХ, ДА МОМАНТ ПАКРЫЦЦА ПАСЕВАУ СНЕГАМ.

Страховыя плацяжы вылічаны на тых-жа тарыфах, што і для абавязковага акладнога страхавання.

Для заключэння страхавання і за ўсімі даведымі звяртацца ў страхавыя інспекцыі равннх і гарадскіх фінансавых аддзелаў.

ПАСЛЯ ПАКРЫЦЦА ПАСЕВАУ СНЕГАМ СТРАХАВАННЕ ПРЫМАЕЦА ТОЛЬКІ АД ГРАДАБІЦЦА, ЛІУНЯ, БУР І АГНІУ.

КІРАўНІЦТВА ДЗЯРЖСТРАХА НКФ БССР.

БЕЛДЗЯРЖДРАМТЗАТР 11 верасня

Аб'ем. № 1
ВАўКІ І АВЕЧКІ
Пачатак у 8 г. вечара.

Гукавы кіноаатар «Чырвоная зорка»
ЦЕП ПЕРШЫ
На летняй астрадзе — канцэрт. адда.

Дзіцячы гукавы кіноаатар
ФЕДЗЬКА

Гукавы кіноаатар «Інтэрнацыяналь»
ЛУННЫ КАМЕНЬ

Гукавы кіноаатар «Прадзастары»
ШАХІНЕРЫ

Гукавы кіноаатар «Спартак»
ЗВАРОТ МАКСІМА

Памышканне Дзяржаўнага ўрадаўскага тэатра БССР. (Тэл. 34-139)

Адкрыццё азімняга сезону Дзяржаўнага тэатра МУЗКАМЕДЫ БССР

11 верасня
«НІ Т У Ш»
(Ліса Патрыкеўна)

БЕЛАРУСКАМУ АДЗЯЛЕННУ ТРЭСТА «СКОТТОТКОРМ»
ПАТРЭБНЫ
на пастаянную работу для перыферыі
ЗААТЭХНІКІ,
ВЕТ. УРАЧЫ,
ВЕТ. ФЕЛЬДЧАРЫ,
СТ. БУХГАЛТАРЫ.

Звяртацца: Савецкая, 76.
БЕЛСКОТАДКОРМ.

УСЕ НА ВЫСТАўКУ! У КЛУБЕ МЕТАЛІСТАў (радам з стадыёнам «Дынама»)

3 12 ВЕРАСНЯ
вуп. Кірава, 12

БЕЛШВЕЙТРЕСТАМ
АДКРЫВАЕЦА

ВЫСТАўКА

МАДЭЛЯў ФАСОНАў ШВЕЙНЫХ ВЫРАБАў МУЖЧЫНСАГА, ЖАНОЧАГА І ДЗІЦЬЯГА АСАРТЫМЕНТА
ДЛЯ ЗАЦВЕРДЖАННЯ НА ВЯСНОВА-ЛЕТНІ СЕЗОН 1938 г.

ВЫСТАўКА БУДЗЕ АДКРЫТА ШТОДЗЕННА ДА 22 ВЕРАСНЯ Г. Г.

з 11 гадзін раніцы да 11 гадзін вечара.

ПРЫ ВЫСТАўКІ ПРАЦУЕ БУФЕТ
ПРАЦУЮЦЬ ЭКСКУРСАВОДЫ | ПРАЦУЮЦЬ УВАХОД ВОЛЬНЫ.

БЕЛШВЕЙТРЕСТ.

ПРЫМАЕЦА ПАДПІСКА